

Прамая лінія

ШТО ТРЭБА ВЕДАЦЬ, КАБ ЛЕПШ БАЧЫЦЬ?

Як захаваць здароўе вачэй пры сучасных зроўках перагрукі? Што рабіць, калі зрок пачаў падаць? Ці ўплывае спадчынасць на вастрыню зроку? На гэтыя і іншыя пытанні адкажа кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт кафедры афтальмалогіі БелМАПА Галіна Раманаўна СЯМАК.

«Прамая лінія» з 9 удзелам пройдзе 23 сакавіка, у аўторак, з 15.00 да 16.30 па нумарах 8 (017) 292 38 92 і 292 38 21. Папярэднія пытанні можна пакінуць па нумарах 8 (017) 287 18 29 (Святлана Барысенка) і 287 18 36 (Вольга Шаўко).

WWW.ZVIAZDA.BY — на 12 гадзін раней

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

БЕЛАРУСЫ БУДУЦЬ ГАЗІФІКАВАЦЬ ВЕНЕСУЭЛЬСКІЯ ГАРАДЫ І ПАСЁЛКІ

Венесуэла будзе пастаўляць Беларусі нафту для перапрацоўкі і сумеснай рэалізацыі на еўрапейскім рынку. Такой дамоўленасці дасягнулі прэзідэнты Беларусі і Венесуэлы Аляксандр Лукашэнка і Уга Чавес у выніку перагавораў 15 сакавіка ў Каракасе перагавораў. Аляксандр Лукашэнка наведае ў афіцыйным візіце Венесуэлу другі раз.



Сота СЕПТА

За кароткі перыяд Беларусі і Венесуэла вывелі адносіны на ўзровень стратэгічнага партнёрства. Дагаворна-прававая база налічвае больш як 20 міждзяржаўных, міжрадавых і міжведамасных пагадненняў. Значна ўзрос за апошнія гады двухбаковы тавараабарот: калі ў 2006 годзе ён склаўся толькі \$6 млн, то ў 2009-м перасягнуў \$230 млн і сфарміраваны ў асноўным за кошт беларускага экспарту. У Венесуэле на пачатковай стадыі знаходзіцца рэалізацыя некалькіх сумесных праектаў у сацыяльнай сферы, энергетыцы, ваенна-тэхнічнай галіне.

Цяперашняму візіту ў Венесуэлу Прэзідэнт Беларусі надае асаблівае значэнне. «Наш візіт на гэты раз асаблівы. Мы перажываем, напэўна, самы складаны перыяд. Хачу, каб вы разумелі, выбудоўваючы адносіны з намі, што ў Беларусі вельмі перажываюць за тое, што адбываецца ў Венесуэле, — кажаў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да свайго венесуэльскага калегі. — Мы ставімся да працэсу, які адбываецца ў Венесуэле, гэтак жа, як і да таго, што адбываецца ва ўласнай краіне».

«Я не хачу, каб нават апізацыя тут думала, што мы прыехалі сюды, каб недзе па вялікім рахунку або па дробязях зарабіць. Мы ў Венесуэле зарабілі гадоўнае — давер вашага народа», — падкрэсліў кіраўнік беларускай дзяржавы.

Прэзідэнт адзначыў, што беларусы гатовы пакласці ў агульную чашу ўсё, што маюць сама. «Вядома, мы будзем працыяваць падтрымкай ў гэты складаны для нас час. У чым складанасць, я публічна ўжо гаварыў. Але гэта не звязана з грашамі, гэты рэчы больш важныя. Гэта датычыцца нашага суверэнітэту і незалежнасці — даражэй нічога быць не можа», — кажаў ён.

У выніку перагавораў прэзідэнты дамовіліся аб аказанні падтрымкі Беларусі. У бліжэйшы час будучы падпісаны пагадненні аб пастаўках нафты ў Венесуэлу ў Беларусі і аб супрацоўніцтве ў энергетычнай сферы.

Аляксандр Лукашэнка, падвядучы вынікі сустрэчы з венесуэльскім калегам, адзначыў: «Мы дамовіліся аб пастаўках венесуэльскай нафты ў Беларусь. На нашы нафтаперапрацоўчыя заводы прыдзе нафта з Венесуэлы. Мы сумесна будзем яе перапрацоўваць і рэалізоўваць нафтапрадукты на еўрапейскім рынку».

Сумеснае беларуска-венесуэльскае прадпрыемства «Петралера БелаВенесала» цяпер здабывае каля 1 млн тон нафты ў год. «Мы будзем і далей развіваць здабычу нафты ў інтарэсах абедзвюх краін», — дадаў Прэзідэнт Беларусі.

Акрамя таго, кіраўнікі дзяржаў дамовіліся аб тым, што беларусы будучы весці кваліфікацыю венесуэльскага гардоў і пасёлкаў. «За бліжэйшы год мы пабудуем у Венесуэле 3-4 заводы па вытворчасці трактароў, аўтамабіляў, велікарузных аўтамабіляў, буіны чыгальны заводы», — кажаў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы дамовіліся па ўсім пытанні», — падкрэсліў ён. «У бліжэйшы час пачынаюцца будаўнічыя і адраўняльныя працы, новыя пасёлкі, якія пабудавалі для нашых венесуэльскіх братоў».

Па праносе Уга Чавеса ў Венесуэле будзе створаны беларускі Гандлёвы дом. «У ім будзе прадавацца ўсё, у чым мае патрэбу Лацінская Амерыка. У нас вельмі вялікія планы», — кажаў Прэзідэнт Беларусі. — Мы хочам зрабіць усё, каб у венесуэльскага народа будзе ўсё тое, што мае брацтва Беларусі».

Прэзідэнт Венесуэлы ў сваю чаргу падкрэсліў зацікаўленасць у атрыманні беларускіх тэхналогій. «Мы вельмі рады візіту і поўнай рашучасці прадоўжыць будаўніцтва нашага саюза», — заявіў Уга Чавес. Ён таксама адзначыў актуальнасць навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва дзвюх дзяржаў.

Учора, 16 сакавіка, Прэзідэнт Беларусі выступіў у Нацыянальнай асамблеі Венесуэлы. Планаўца таксама, што Аляксандр Лукашэнка і Уга Чавес наведаюць будуючы комплекс у горадзе Маракаі і азнаёмяцца з рэалізацыяй бачных праектаў.

Сёння прэзідэнты Беларусі і Венесуэлы прымуць ўдзел ва ўрачыстай цырымоніі далучэння да венесуэльска-беларускага прадпрыемства па здабычы нафты «Петралера БелаВенесала» газавых радовішчаў на газаканпрасарнай станцыі Сота ў раёне горада Анака.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

НА ДНЯХ СТАРТУЕ РЭСПУБЛІКАНСКАЯ ДЭКАДА «ДЗЯРЖТЭХАГЛЯД»

Календарная вясна ўжо ў самым разгары. Многія аўтаўладальнікі пераселі з грамадзянскага транспарту ў свае аўтамабілі. Аднак асобныя з іх па нейкай прычыне адклалі візіт на дыягнастычную станцыю і працягаюць рухацца з пратэрмінаваным тэхнаглядам. Менавіта такіх паршульнікаў і будучы вывучаць на вуліцах і дарогах краіны спецыялізаваны Дзяржаўна-тэхнічны Цэнтр і Транспартны інспекцыі з 20 па 30 сакавіка.

— Пад умоўнымі кантроль будучы ўзятыя ашуканыя аўтамабілі ўчасткі дарог, — паведаміла прэс-сакратар УП «Белтэхнагляд» Алена ПРАКАПЕНЯ. — Кіроўцаў за кіраванне транспартным сродкам, які не праходзіць спецыяльнае дзяржтэхнагляд, чакае штраф у памеры да дзвюх базавых велічыняў (на сёння да 70 тысяч рублёў). Абажэзкова праверач і сапраўднасць аднак у сертыфікацыі аб праходжанні дзяржтэхнагляду. Таму раім аўтаўладальнікам не паддавацца на правакаты «добразлыліцаў», якія могуць прапанаваць паслугі па нелегальным праходжанні дзяржтэхнагляду.

Надзея ДРЬІЛА.

КАМУ СПЯВАЎ ХОР ЗАЙЦОЎ З АРАНЖАВАЙ СКРЫНКІ?

Стратэгічны запас псіхатропных рэчываў з пратэрмінаваным на 20 гадоў тэрмінам прыдатнасці знойдзены супрацоўнікамі ўпраўлення па нарккантравлі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі УУС Гомельскага аблвыканкома. Сховішча знаходзілася ў закінутых памышаных мясцовай гаспадаркі ў вёсцы Нікалаўка Буда-Кашалёўскага раёна.

Знойдзеныя таблеткі выраблены яшчэ ў СССР. Аператыўнікі спачатку выйшлі на мясцовага наркамана, у якога ў тайніку на гаршычы хлыва знайшлі кантэйнеры з медыцынскімі прэпаратамі. Такія аранжавыя каробкі ўваходзілі ў склад грамадзянскага ваарыянта індывідуальнай аптэчкі АІ-2. Сярод лекаў — той самы «Тарон». 6 таблетаў сродку знаходзілася ўсярэдзіне пластыкавай капсулы чырвонага колеру. Згодна з інструкцыяй, пры пагрозе атручэння фосфарарганічнымі злучэннямі трэба пакласці пад язык 1 таблетку. Калі дозу павялічыць — пачынаюцца моцныя галюцынацыі на працягу 5 гадзін, якія выклікаюць незваротныя змяненні кішкі. Пра тое, што ў вялікіх дозах прэпарат дае галюцынагенны эфект, грамадзянін даведаўся, калі праходзіў службу ў арміі. А цяпер вярнуўся выпрабаванні на сабе. Кажы — дзейнічае. З гэты асабісты адчуванне: пасля прыёму псіхатропа рэчыва слухаў песні зайцоў на лясной паляне. У ходзе агляду яго сядзібы знойдзена 24 таблеткі «Тарона». А вось на складзе мехдвара — 65 капсул, у якіх знаходзілася 390 псіхатропных пілюль.

Як расказаў начальнік ўпраўлення па нарккантравлі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі УУС Гомельскага аблвыканкома Юры МАРКЕВІЧ, ніяк дакументаў мясцовага псіхатропа аператыўнікам паказаць не змоглі:

— Захоўваўся прэпарат без усялякіх умоў на складзе запіскам. Мясцовыя наркаманы пра гэта даведваліся і пачалі крадці, ужывалі гэты наркотык, магчыма, і рэалізоўвалі.

Цяпер дакладна ніхто не можа ўспомніць, хто і калі прывёз аптэчку ў вёску. Некаторыя жыхары населенага пункта кажуць, што быццам бы з'явіўся лект тут пасля аварыі на ЧАЭС у 1986 годзе. Медыцынскія прэпараты прызначаліся для кіроўцаў аўто, якія працавалі ў зоне забруджвання. Але ж большасць мясцовых жыхароў аб наяўнасці сховішча псіхатропных рэчываў не здагадалася. Які высветлілася, прэпарат трэба было знішчыць яшчэ ў 1990 годзе, калі праішоў яго тэрмін прыдатнасці. У сярэдзіне дзесяцігоддзя планавалася ліквідацыя чарнобыльскіх аптэчак, а вось у Нікалаўцы, відаць, вырашылі прыхаваць «добра».

Па вывешчым факце праводзіцца праверка, па выніках якой і будзе дадзена прававая ацэнка дзеяннем асобаў, якія займаліся незаконным абаротам наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў, а таксама аднакласна асобаў сельгаспрадпрыемства, на тэрыторыі якога знаходзіўся склад галюцынагенаў. Акрамя таго, супрацоўнікі міліцыі не выключылі, што на іншых прадпрыемствах таксама захаваўся рэшткі партыі індывідуальных аптэчак, і таму плануецца правесці дадатковыя праверкі.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.



Жыллёвы квадрат ЧАСОВАЕ ПАТАННЕННЕ ПЕРАД НОВЫМ РЫЎКОМ?

Эксперты другаснага рынку нерухомаасці сталіцы прагназуюць падарожжэнне кватэр да лістапада мінімум на 10 працэнтаў. Пасля мёртвага сезона ў студзені сёння рынак жыллёвай нерухомаасці пачаў пакрысе ажываць. Паводле інфармацыі Нацыянальнага кадастравага агенства, у мінулым месяцы колькасць зарэгістраваных дагавораў куплі-продажу кватэр у параўнанні з першым месяцам года павялічылася амаль на трэць. У лютым у Мінску было прададзена 425 кватэр. Больш за палову зделаў было заключана па адна- і двухкамаватных кватэрах.

Цэны на раздарожжы Між іншым, менавіта ў першыя два тыдні сакавіка сярэдні кошт прапановы квадратнага метра агульнай плошчы сталічных кватэр танней тэмпа калі 3—7 долараў за тыдзень. Аднак наш эксперт — старшыня савета Беларускай асацыяцыі «Нерухомаасць» Мікалай ПРАСТАЛУПА ўспраўняе, што сённяшняе патанненне не з'яўляецца доўгатэрміновай тэндэнцыяй, а насамрэч другасны рынак такім чынам адразаваў на ўзмацненне амерыканскай валюты. Проста асобныя прадаўцы падкрэслівалі ў бок зніжэння свае раней завышаныя цэны. Паводле звестак інфармацыйнага каталога спецыялізаванага выдання «Нерухомаасць Беларусі», сярэдні кошт квадратнага метра агульнай плошчы аднакамаватных кватэр складае 1549 долараў. У сакавіку на другасным рынку з'явіліся аднакамаватныя кватэры агульнай плошчай да 34 квадратных метраў па кошце ад 42 да 45 тысяч долараў. Звычайна гэта «крушоўка» на крайніх паверхах старых пяціпавярховых дамоў. Разам з тым Мікалай Пасталупа адзначае, што больш-менш прывабныя аднакамаватныя кватэры можна сёння набыць не танней чым за 46—47 тысяч долараў. Самы распаўсюджаны кошт аднакамаваткаў у Мінску сёння складае ад 50 да 60 тысяч долараў. Колькасць прапановы невялікіх кватэр за апошні месяц крыху павялічылася. Такім чынам прадаўцы жылья пачалі «прачынацца» пасля зімовага спячкі.

З'явіліся танныя двухкамаваткі У першай палове сакавіка павялічылася і прапанова двухкамаватных кватэр. Пасля гэтага цэны на не вельмі якасныя двухкамаваткі крыху знізіўся. Цяпер самыя «слабенькія» двухкамаватныя кватэры ў старых дамах прапануюцца за 54—54 тысячы долараў. Яшчэ ў студзені такія кватэры каштавалі на 2—3 тысячы больш. Сярэдні кошт жыллёвага квадрата такіх кватэр складае сёння 1491 долар. Самая вялікая колькасць прапановы двухкамаватных кватэр прыпадае на цэнасны дыяпазон жылля ад 60 да 70 тысяч долараў.

Мікалай Пасталупа ўспраўняе, што яшчэ да мая двухкамаватныя кватэры коштам да 55 тысяч долараў будуць «вымыты» з другаснага рынку сталіцы.

Цэны будуць стаць яшчэ месца Спецыялісты жыллёвага рынку сталіцы ўпэўненыя, што масавы патэнцыйны пакупнік пачне цікавіцца другаснай нерухомаасцю толькі з сярэдзіны красавіка. Да гэтага часу цэны на кватэры павялічваюцца не будуць, магчыма нават невялікае часовае патанненне. Рыэлтары адзначаюць, што ў жыхароў сталіцы няма вялікіх аб'ёмаў свабодных грошай, а заробкі ў сярэднім класа ў доларавым эквіваленце нават пачынаюць зніжэння. У людзей застаецца адна надзея на кредитныя рэсурсы банкаў. Днямі Нацбанк прапанаваў камерцыйным фінансавым структурам зменшыць свае апетыты па працэнтах жыллёвых кредиты...

Крэдыты яшчэ кускацца Пасля таго, як у другой дэкадзе лютага Нацбанк знізіў стаўку рэфінансавання да 13 працэнтаў, пэўныя банкі пачалі карктаваць і сваю кредитную палітыку. У лютым Белгаспрабанк змяніў дзве праграмы кредитавання жылля. Крэдыт «Новабудуля» тэрмінам на 12 гадоў выдаецца пад 17—19 працэнтаў гадавых у залежнасці ад узносу ўласных сродкаў. Мінімальная сума крэдыту складае 25 млн рублёў. Гэты крэдыт мае адну слушную ўмову: ён выдаецца толькі пры наяўнасці жыллёвай нерухомаасці непасрэдна ў забудовшчыка праз акрэсленае кола рэагентаў. Крэдыт «Наваасёлы» дазваляе набыць жыллё ў непасрэдна на другасным рынку. Аднак выдаецца ён тэрмінам на 10 гадоў пад 20—22 працэнты.

СТАР.2

Махамед Хамед:

«ДЗВЕ ЖОНКІ І ПЯЦЬ ДЗЯЦЕЙ — СЯРЭДНЯ НАША СЯМ'Я»



Пра гэтага іншаземнага аспіранта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта фізічнай культуры я даведаўся выпадкова. Супрацоўніца бібліятэкі гэтай ВНУ расказала пра не зусім звычайнага наведвальніка. Ён амаль кожны дзень па 7-8 гадзін працуе ў навуковай зале. Прычым заўсёды прыходзіць нібы на свята: касцюм, свее кашуля і модны галштук. Па ўсходняму вельмі і ўважлівы, не скупіцца на ўдзячныя словы за нават элементарную дапамогу. У яго складзена рэпутацыя самага абаяльнага наведвальніка бібліятэкі. А яшчэ, акрамя прывабнай знешнасці і бездакорных манераў, жаночы калектыў бібліятэкі інтрыгуе асобныя моманты жыцця ў Мінску элітаннага іншаземца-аспіранта. Асабліва той факт, што ён мае дзвюх жонак і пяцёра дзяцей. І што ён не вытрымаў расстання з імі і прывёз іх сюды з Лівіі.

«Снег — гэта белы цуд!» Размова наша з лівійскім аспірантам Махамедам Хамедам пачалася з кліматычнай тэмы, дакладней, уражанню ад сёлётай зімы. Яны яго літаральна перапаўнялі. Для ўраджэнца спякотнай краіны ў Паўночнай Афрыцы, дзе 90% займаюць пустыні, а клімат, натуральна, у асноўным сухі пустынный, дзе частыя пясчаныя буры і дзе ў 1922 годзе была зарэгістраваная рэкордная на Зямлі тэмпература 57,8 °С, сёлётая марозная зіма без адлігі і дажджоў у паўным сансе стала падарункам лёсу.

— У нас у Лівіі снег выпадае вельмі рэдка і амаль адразу знікае. Ды і нельга яго параўнаць з белым пуштыстым і тоўстым дываном, які так прыгожа зіхаціць на сонцы, — гаворыць Махамед. Яму на апошнім, чацвёртым годзе навування ў аспірантуры панашчавала на свае вочы ўспраўняе сапраўдную беларускую зіму: з траскучымі маразамі, заваямі, вялікімі снежнымі гурбамі, заносамі на дарогах. У яго сямі асабліва зіме радаваліся дзеці. Для іх маразы і столькі снегу — гэта сапраўдны цуд! Калі і дзе яны яшчэ ўбачаць та-кое?

СТАР. 6

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

3-ЗА СПАЧУВАННЯ ДА АЎТАМАБІСТАЎ ЯНУКОВІЧ ПЕРАЕДЗЕ У ЦЭНТР КІЕВА

Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч разглядае магчымасць пераезду з загараднай рэзідэнцыі «Міжгор'е» ў цэнтр Кіева. Пра гэта паведаміла УНІАН са спасылкай на першага намесніка прэзідэнцкай адміністрацыі Ганну Герман.

Паводле яе слоў, кіраўнік дзяржавы «не хоча ствараць праблемы кіяўлянам падчас перамяшчэння на працоўнае месца». Так яна адказала на пытанне пра тое, чаму дзеля картэжа Януковіча дарогі перакрываюць на 30 і больш хвілін. У той жа час Герман адзначыла, што наогул перакрыццё дарог падчас руху кіраўніка дзяржавы — змушаная мера, паколькі «калі прэзідэнт будзе стаць у заторах, то стаць будзе ўсё краіна». Цяпер Януковіч жыве за горадам, а яго працоўнае месца на вуліцы Банкавай размешчана ў самым цэнтры Кіева.

У РЫЗЕ АБЫШЛОСЯ БЕЗ СУТЫКНЕННЯЎ ВЕТЭРАНАЎ SS З АНТЫФАШЫСТАМІ

Шэсце ветэранаў латышкага легіёна Waffen SS і іх прыхільнікаў з ліку маладых нацыяналістаў, а таксама маніфэстацыя антыфашыстаў, якія адбыліся ў Рызе 16 сакавіка, скончыліся без здарэнняў, паведаміла Mėnėwėls.

Пасля марша легіянеры і іх прыхільнікі ўсклалі кветкі да помніка Волі і пад аховай паліцыі разышліся па хатах. Антыфашысты, сярод якіх быў дырэктар Цэнтра Сімона Візенталя Эфраім Зуроф, неўзабаве таксама разышліся. Паводле слоў відавочцаў, у 2010 годзе ўсё прайшло больш спакойна, чым у папярэднія гады, калі справа даходзіла да сутыкненняў. Зрэшты, некалькі чалавек, якія паводзілі сабе залішне агрэсіўна, паліцыя ўсё ж затрымала. Шэсце ветэранаў латышкага легіёна Waffen SS штогод праводзіцца 16 сакавіка. У гэты дзень у 1944 годзе падраздзелены «легіянераў» упершыню ўступілі ў бой з часцямі Савецкай Арміі.

ЭКСПЕРТЫ ААН РАСКРЫТЫКАВАЛІ ПАДРЫХОТКУ АЛІМПІАДЫ І СОЧЫ

Эксперты ААН раскрытыкавалі алімпійскую будоўлю ў Сочы. У адмысловым дакладзе яны вінавацяць расійскіх чыноўнікаў у зацягванні прыняцця рашэнняў, звязаных са зніжэннем негатывага ўплыву падрыхтоўкі да Алімпіяды на экалогію, піша GZT.ru.

Даклад падрыхтаваны па выніках студэнцкай праверкі, праведзенай экспертамі мсісі ЮНЕП (праграмы па ахове навакольнага асяроддзя ААН), паведаміла ВВС. У дакумэнце адмысловы ЮНЕП заяўляюць, што расійскія ўлады пры будаўніцтве некалькіх алімпійскіх аб'ектаў праігнаравалі патрабаванні экалагі і заплюшчылі вочы на «сумарны эфект, які праект акажа на эксістэмы сочынскага рэгіёна і на яго жыхароў». У дакладзе таксама прыводзіцца каментарый экалагаў, якія сцвярджаюць, што ў выніку будаўніцтва экалогі ўжо нанесены непараўнальна шкода: разбураны звыклія месцы рассялення жывёл, у тым ліку мядзведзяў і птушак. Сувесны фонд дзікай прыроды (WWF) і «Грынпіс» кажуць, што галоўнай пагрозай падварагаецца рака Мзымта, уздоўж якой павяніны прайсці аўтамагістраль і чыгунка да месца правядзення Гульніўн. На яе ўзбярэжжы ўжо высечаны тысячы букавых дрэў. Пры гэтым, адзначаюць экалагі, расійскія ўлады цягнуць з прыняццём рашэнняў, якія дазвалялі б хоць у нейкай ступені кампенсавачы нанесены прыродзе ўрон. У прыватнасці, у дакладзе згадваецца аб'ява пашырэння Сочынскага нацыянальнага парку і стварэнне ахоўных лясных тэрыторій уздоўж чарнаморскага ўзбярэжжа, дзе маглі б зімаваць пералётныя птушкі. «Праверка паказала, што прыняцце рашэнняў на палітычным узроўні занадта зацягваецца», — кажуць у ААН. Копія справаздачы ЮНЕП у панядзелак была адрпуаўлена ва ўрад Расіі. Прэс-сакратар Уладзіміра Пуціна Дзмітрый Пяскоў у інтэрв'ю АР адмовіўся каментываць яго змест, сказаўшы, што пакуль не бачыў дакумента.

Table with exchange rates for various currencies.

Table with exchange rates for various currencies.

КАРАТНУЛА... Вечарам пенсіянер з в. Страдзе (Брэсцкі раён) у прыбудове пры доме нешта рабіў. Адылося кароткае замыкненне і будынак загарэў. А гаспадар быў смяротна траўмаваны электратокам. Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) ПО ПОРУЧЕНИЮ ЧУП «МИНСКАЯ МЕЖРАЙБАЗА ОПС» (ПРОДАВЕЦ)

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже объектов недвижимости: Лот № 1: здание магазина № 6, об. пл. 50,7 кв.м., расположенное по адресу: Минская область, Минский район, Острошчицко-Городокский с/с, д. Галица. Начальная цена: с НДС – 9 822 295 бел. руб. Земельный участок 0,0310 га. Лот № 2: здание магазина № 25, об. пл. 49,5 кв.м., расположенное по адресу: Минская область, Минский район, Острошчицко-Городокский с/с, д. Миралино. Начальная цена с НДС – 9 452 328 бел. руб. Земельный участок 0,143 га. Задаток 10% от начальной цены перечисляется на р/с № 301202000010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, УНП 690324015 КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30-ти дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 20.04.2010 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 19.04.2010 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12. Сайт в интернете: www.rlt.by.

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПОРУЧЕНИЮ ОАО «БЕЛОМО – ММЗ ИМЕНИ С.И. ВАВИЛОВА» КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже складского комплекса, расположенного в Минском районе, Колодищанский с/с, промузел «Колодищи» в составе:

- 1) Здание арочного складского помещения № 5, 679,5 кв.м; 2) Здание арочного склада № 8, 697,5 кв.м; 3) Здание арочного склада № 6, 373,3 кв.м; 4) Здание склада, 652,8 кв.м; 5) Здание котельной, 251,7 кв.м; 6) Здание проходной, 36,6 кв.м; 7) Здание сборно-щитового дома, 58,4 кв.м; 8) Здание склада цемента и мела, 33,9 кв.м; 9) Здание склада, 4316,5 кв.м; 10) Здания блока металлургических складов, 324,5 кв.м; 326,3 кв.м; 11) Здание металлургического склада, 68,2 кв.м; 12) Здание склада древесного пека, 54,8 кв.м; 13) Здание автобусов, 25,2 кв.м; 14) Здание трансформаторной подстанции, 117,7 кв.м; 15) Здание насосной станции, 57,5 кв.м; 16) Здание блока складских помещений, 844,7 кв.м; 17) Здания складов, 141,0 кв.м; 184,9 кв.м; 240,5 кв.м; 258,4 кв.м; 18) Пристройка к сборно-щитовому дому, 70,5 кв.м; а также сооружений и оборудования. Начальная цена с НДС – 6 582 216 240 бел. руб. Площадь земельного участка – 9,7478 га. Задаток – 500 000 000 бел. руб. Порядок проведения аукциона и подробный перечень имущества, подлежащего продаже, оговорен в условиях его проведения. Подробное извещение опубликовано в газете «Звезда» от 30.05.2009. Аукцион состоится 31.03.2010 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 30.03.2010 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12. Сайт в интернете: www.rlt.by.

Па веды — у БарДУ

Універсітэт рыхтуе спецыялістаў з грунтоўнай базай на доўгія гады і прыцэлам на сучаснасць



Рэктар БарДУ Вадым КАЧУРКА

Маркетологі, якіх у дастатку рыхтуе Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт, ведаюць: у сучасных умовах важная не толькі якасць тавару, але і тое, як яго падаць, што сёння запатрабавана на рынку. БарДУ ў гэтым плане цалкам трывае руку на пульсе часу. Тут ведаюць, як «гатаваць» спецыялістаў, а галоўнае — якіх менавіта.

— Калі нам далася з Брэсцкага аблвыканкама ліст, дзе быў зазначаны рост аб'ёму турыстычных паслуг у Брэсцкай вобласці са 120 да 160 адсоткаў — а лічы, павярае, вельмі вельмі ўнушальнае, — тут жа сталі працаваць над удзячэннем новай спецыяльнасці, — кажа першы прарэктар універсітэта, кандыдат эканамічных навук, дацэнт Галіна ЖЫТКЕВІЧ. — Так што мы ўжо сёння рыхтуем эканамістаў для турысцкай індустрыі, якія спатрэбяцца рэгіёну. Прафесіяналы ў гэтай галіне запатрабаваны не толькі турфірмамі. Скажам, буныі аўтапарка таксама бярэ на сябе нейкую частку турыстычных паслуг — варта, каб і там былі адпаведныя спецыялісты. Тая ж гатэльная гаспадарка — цэлая галіна турызму. Ды што тут ужо казаць, калі нават мы як універсітэт у стане аказваць турыспаслугі: у нас ёсць свой аўтобус, мы маем і праводзіць экскурсіі. Мясціны ў нас тут цудоўныя. Лясное возера Гаць непядалёк, дзе праводзіць Місленіцу, музей-сядзіба Адама Міцкевіча ў Баранавіцкім раёне, а ў суседніх — Мірскі замак, Нясвіж, Косава...

— Вельмі запатрабаваныя і бухгалтары ў аграпрамысловым комплексе. — Яны заўжды добра працуюць у аграпрамысловым комплексе, — заўважае першы прарэктар. Калі паўстае крызіс, востра паўстае пытанне аб тэрміновай рэалізацыі тавараў, што назапасілася на складах, шмат загаварылі пра маркетологаў. Прадаць у крызіс — знаціць рынку, свайго пакупніка — дарогага каштуе. — На жаль, у аддзелах маркетынгу многіх нашых прадпрыемстваў часта працуюць усе, хто можаць, толькі не маркетологі. Мы рыхтуем надзейную змену і спадзяёмся, гэтая ніша запойніца кваліфікаваным спецыялістамі. Крыўдна часам бывае, калі заўважаеш, як горшы па якасці тавар прадаецца лепш з-за адной толькі ўдалай маркетынгавай стратэгіі. Так што нават самаму якасному тавару без адпаведнай падтрымкі не абыйсца.

На педагагічным профілі заўжды карыстаюцца попыткам асноўным спецыяльнасці з дадатковымі: калі на выхадзе атрымаваецца не проста

настаўнік, а яшчэ і псіхолог, сацыяльны педагог. — Для малых сельскіх школ гэта асабліва зручна. Не хапае гадзін для асобнай стаўкі сацыяльнаму педагогу, напрыклад, — можна дабраць іх выкладаннем па спецыяльнасці, — тлумачыць суразмоўца.

Ахвотна закрывае БарДУ і патрэбу рэгіёна ў інжынерах. Тут складалася цудоўная школа падрыхтоўкі тэхнічных спецыялістаў: грунтоўныя тэарэтычныя веды падмацоўваюцца рэальнай практыкай — у лабараторыях і на вытворчых участках вядучых прадпрыемстваў у Баранавічах. Там дзейнічае 16 філіялаў кафедр. І спецыяльнасці не нейкія міфічныя, адарвананы ад жыцця, а самаў запатрабаваны. Узяць тыя ж інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі — без іх цяпер нікуды. Наўрад ці памыліся, калі скажам, што гэтыя вакансіі сёння адны з

ужо больш як 50 усяго за два гады. Несумненна, за дыстанцыйнай формай — будучыня, як прагназуе Міністэрства адукацыі.

Пасляхова функцыянуе ў Баранавіцкім універсітэце і безупынная сістэма інтэграванай падрыхтоўкі. Яна становіцца сапраўднай палачкай-выручалачкай для тых, у каго ёсць эканамічная спецыяльнасць пасля ССНУ. Сёння ўладкавацца без дыплома аб вышэйшай адукацыі цяжкавата (на рынку хапае спецыялістаў з «корчэкамі»), але і губляць час і грошы — база ж ужо ёсць. БарДУ прапануе такім сушукальнікам скарачаны тэрмін навучання. Карацей, адукацыя тут — на любы густ.

— Галоўная задача ўніверсітэта — дасягненне высокага ўзроўню якасці адукацыі, які адпавядае ВНУ класічнага тыпу, — рэзюмуе рэктар Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта Вадым КАЧУРКА. — Мы рыхтуем высокакваліфікаваных спецыялістаў новага пакалення, запатрабаваных у рэальным сектары эканомікі і сацыяльна-культурнай сферы краіны. Для гэтага ўдасканалены адукацыйны працэс, вучэбна-метадычны забеспячэнне, развіццё навукова-даследчых дзейнасці і міжнароднае супрацоўніцтва, ідэалагічную работу, паліпашаем матэрыяльна-тэхнічную базу, павышаем навуковы патэнцыял кафедры. Універсітэт фарміруе сістэму менеджменту якасці вышэйшай адукацыі. Да канца года мы разлічваем яе ўкараніць.

БарДУ актыўна інфарматызуе навука-



Войкі студэцкіх будні.

самых «гарачых». А мяркуючы па тым, што ІТ-рынак у Беларусі толькі пачынае развівацца, такія спецыялісты яшчэ доўга будуць карыстацца попыткам.

— Сёлета пачнём іх падрыхтоўку і па завочнай форме, — інфармуе Галіна Жыткевіч.

Што да формы навучання, тут таксама ўніверсітэт вельмі чуйна рэагуе на патрэбы часу. Дзясяткі студэнтаў БарДУ сёння атрымліваюць вышэйшую адукацыю фактычна ў рэжыме он-лайн.

— Дыстанцыйная форма навучання набірае абароты. Пачыналі мы калісьці выключна з перападрыхтоўкі, а цяпер і цалкам рыхтуем спецыялістаў па такой схеме на першай ступені вышэйшай адукацыі. Штогод адкрываем там новыя спецыяльнасці. Для такога навуцальнага працэсу ствараюцца электронныя вучэбна-метадычныя комплексы. Мы паспелі выпусціць

Сённяшні ўніверсітэт — гэта 31 кафедра, 7 факультэтаў, інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў, адасобленае структурнае падраздзяленне — Ляхавіцкі дзяржаўны аграрны каледж. Сярод 500 выкладчыкаў — 9 дактароў навук, 9 прафесараў, 75 кандыдатаў навук, 58 дацэнтаў, больш як 100 магістраў. У 2010 годзе прыем будзе весіцца па 24 спецыяльнасцях дзённай формы навучання і па 15 — завочнай (13 — поўнага тэрміну навучання і 8 — скарачанага). Застаецца толькі вызначыцца са сваёй, адзінай рэцэптай усе ж няма... Зычыма поспеху!

Зоя ВАРАНЦОВА, Алена ДАУЖАНОК. Фота з архіва ўніверсітэта.

Наш адрас: 225404, Брэсцкая вобласць, г. Баранавічы, вул. Войкава, 21, Тэл. +375 163 45 78 60, факс +375 163 45 78 31 www.barsu.by УНП 100363945

Чуткі пра «задачы-пасткі» на ЦТ моцна перабольшаныя... Цэнтралізаванае тэсціраванне-2010

Заклуччы, трэці, этап рэпетыцыйнага тэсціравання стартуваў у беларускіх ВНУ. На першым этапе, які праходзіў увосень мінулага года, было заддана каля 50 тысяч чалавек-тэстаў, а на другім, што завяршыўся напрыканцы лютага, — ужо каля 89 тысяч.

Як правіла, менавіта трэці этап прыцягвае найбольшую ўвагу з боку абітурыентаў, у тым ліку і таму, што на яго выносіцца тэсты, складзеныя на новай спецыфіцы. Спецыфікацыя — гэта спецасабісты алгарытм паводу тэста: яна вызначае яго структуру, колькасць заданняў па кожнай тэме, узровень іх складанасці і г. д. Спецыфікацыя распрацоўваецца на падставе Праграм

уступных іспытаў у ВНУ і ССНУ на бягучы год. Такім чынам, трэцяя спроба будзе максімальна набліжана да будучага цэнтралізаванага тэсціравання. Да таго ж, у красавіку ўжо прыйдзе практычна ўся школьная праграма, і гэта самы зручны час, каб здзейсніць «разведку боем». Для многіх абітурыентаў вынікі рэпетыцыйнага тэсціравання нярэдка становяцца сур'ёзным сігналам, што іх падрыхтоўка сур'ёзна «кульгае». Галоўнае, каб расчараванне не сталі вынікі цэнтралізаванага тэсціравання. Для гэтага і існуе «рэпетыцыя» адкажных выпрабаванняў, якая дае магчымасць павялічыць свае шанцы на поспех... (Заканчэнне на 2-й стар. «Ч3».)

Падведзены вынікі штогадовай Рэспубліканскай студэцкай юрыдычнай алімпіяды. У індывідуальным заліку перамогу святкавалі прадстаўнікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Першае месца заваяваў студэнт юрыдычнага факультэта БДУ Алег Стрэнчан, другое — навучкіна юрыдычнага каледжа БДУ Ганна Нікалаева і трэцяе — студэнт юрыдычнага факультэта БДУ Аляксандр Лабаты.

У камандным заліку лепшай стала каманда юрыдычнага факультэта «Прававы аспект», другую прыступку заняла каманда Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта «Lynceus justae», а трэцяе месца падзялілі дзве каманды: каманда студэнтаў юрыдычнага факультэта БДУ «Just Cause» і каманда «Дыяманты» з Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Усяго ў інтэлектуальных спаборніцтвах удзельнічалі 60 студэнтаў з п'ятнаццаці ВНУ, дзе ажыццяўляецца падрыхтоўка юрыдычных кадраў.

Надзяя НІКАЛАЕВА.

НА ПЛАТНАЕ НАВУЧАННЕ — ТАКСАМА ПРАЗ ПАПЯРЭДНІ ПРАФАДБОР

Гэтымі днямі ў краіне праходзіць рэгістрацыя абітурыентаў для праходжання прафесійна-псіхалагічнай гукары. Палярэдні прафадбор праводзіцца пры наступленні на 10 спецыяльнасцяў, дзе да будучых спецыялістаў дзяржавай прадуляюцца асаблівыя патрабаванні. У іх пералік уваходзяць спецыяльнасці «дзяржаўнае кіраванне», «дзяржаўнае кіраванне і права», «дзяржаўнае кіраванне і эканоміка», «міжнародныя адносіны», «міжнароднае права», «правазнаўства», «эканамічнае права», «журналістыка», «міжнародная журналістыка» і «медыяна справа».

Рэгістрацыя будзе доўжыцца па 31 сакавіка ўключна. Заява для ўдзелу ў прафесійна-псіхалагічнай гукары можа быць паддана грамадзянінам асабіста ці быць накіравана па пошце. У першым выпадку будучы абітурыент асабіста паказвае пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць яго асобу. А пры накіраванні па пошце да заявы прыкладаецца копія пашпарту ці іншага дакумента, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць звестак заявы ўскладаецца на грамадзяніна. У Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія не супадаюць з дадзенымі ў пашпарты ці іншыя дакументы, які сведчыць асобу.

Адказнасць за правільнасць і праўдзівасць з

«САМААДДАНАСЦЬ ПЕДАГОГАЎ НЕЛЬГА БЯСКОЌА ЭКСПЛУАТАВАЦЬ»

А Ў КЛАСЕ МУЗЫКІ — ПЛЮС 9,5 ГРАДУСА

Вось і спявайце, дзеці, актыўней, мо цяплей стане

Як высветлілі спецыялісты Камітэта дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці пры праверцы прадпрыемства жыллёва-камунальнага гаспадаркі Талачынскага раёна, холад у правільнай школе, на жаль, стаў нормай. Як і ў садку. А таксама ў кватэрах вяскоўцаў, жыхароў райцэнтра.

У прыватнасці, на момант праверкі кантраляры ўстанавілі, што ва ўсіх класах Славенскай сярэдняй школы тэмпература паветра была ніжэйшай за абавязковую норму (плюс 18 градусаў). Сумым «ракардсменам» стаў клас музыкі (плюс 9,5 градуса), а ў класе рускай мовы — усяго плюс 10,5. Група падоўжанага дня займалася ў больш «камфортных» умовах — пры тэмпературы плюс 11,8 градуса.

А ў памішканнях Славенскага дзіцячага сада-яслю ў ясельнай групе была тэмпература паветра «ажно» плюс 13 градусаў (норма — плюс 20), а памішканні сярэдняй групы — плюс 12 градусаў, першы клас займаўся пры плюс 11...

Тэмпература паветра ў абследаваных кватэрах жылёў дамоў у населеным пункце Нарчызава не падымалася вышэй за 15 градусаў.

Як рэспірацыйны інжынер прадпрыемства «Талачын-камунальнік», прычына сітуацыі з праблемамі ацяплення ў тым, што фактычная магнутнасць двух катлоў кацельні ў

Нарчызава не адпавядае падключанай цеплавой нагрузкай.

У той жа час, як высветлілі кантраляры, на паперы камунальнікі да зimy падрыхтавалі добра: гадоўнае згаданае кацельні да работ у асенне-зімовы перыяд 2009—2010 гадоў была «зафіксавана» камісіяй пад старшынствам галоўнага інжынера і прадстаўнікоў энергаўладпрадпрыемстваў, якія ўсталявалі і зарэгістравалі.

І ў райцэнтрах, як высветлілася, не ва ўсіх кватэрах утульна: толькі плюс 14 градусаў. І з тэмпературай гарачай вады не без праблем. Прычынай парушэння стала тое, што гарадзкія кацельні не прытрымліваюцца зацверджанай жылёвікам тэмпературнага графіку...

Непрымемны і наступны факт. У аграрным гарадку Слаўнае кантраляры пры аглядзе пяці водазаборных калонаў устанавілі, што толькі адна дзейнічала. І гэта пры тым, што на рамонце вулічнага водаправода і ўсталяванне водазаборных калонаў прадпрыемствам «Талачын-камунальнік» патрачана 30 мільёнаў рублёў.

Па выніках праверкі намесніку дырэктара прадпрыемства «Талачын-камунальнік» зроблі завбаву. Цяпер расшэдкаваў пытанне на замене катлоў у Нарчызава. І гэты працэс пабяжалі абавязкова праектравальныя кантраляры.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

КУДЫ І ГОЛКА...

Кватэрнае пытанне

На нашым прадпрыемстве ў апошні час сталі хадзіць чуткі то пра скарачэнне штату працоўных, то пра рэарганізацыю... Напэйце, як у такіх выпадках павінны вырашацца пытанні з чаргой на палішэнне жыллёвых умоў?

У. Кузьмін, г. Мінск.

Пунктамі 34.6, 35 і 36 Палажэння аб парадку ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў палішэнні жыллёвых умоў, выздзялення жылльва памішканняў дзяржаўнага жылёвага фонду (зацверджана Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29 лістапада 2005 г. № 565) вызначана, у прыватнасці, што права знаходзіцца на ўліку асобаў з патрэбай у палішэнні жыллёвых умоў па месцы працы (службы) захоўваецца за грамадзянамі ў выпадках:

завальнення ў сувязі са скарачэннем колькасці або штату работнікаў — да даты працягвання і іншую арганізацыю. Пры працягванні ўдзялення на новае месца працы (службы) грамадзянін прымаецца да ўліку асобаў з патрэбай у палішэнні жыллёвых умоў (калі такі ўлік у арганізацыі вядзецца) з часу пастаючай яго на ўлік па ранейшым месцы працы (службы) з захаваннем умоў пастаючай на ўлік, якія дзейнічаюць у гэтай арганізацыі;

Віктар САВІЦКІ.

СПАТКАННЕ АДНЯЛО... МОВЫ

Раман суседзяў па пляцоўцы прывёў жанчыну на балнычны ложак 56-гадовай мінчанкі і яго 54-гадовага сяброўка на апошнім спатканні пасправаў, у выніку мужчына падняў руку на жанчыну... Паводле звестак прэс-афішэра Заводскага РУАЭС Тамары Гулінскай, доўгі раман паміж грамадзянінамі не быў вялікай тайнай для жыхароў па пад'ездзе аднаго з дамоў па вуліцы Сядога. А тое, што жанчына была замукам, ніколі не стрымлівала ён пачуцці, бо сустракаўся суседзі тады, калі муж сышоў з дому.

Аднак апошняе спатканне мела сумны фінал: жанчына раптоўна адмовіла свайму палюбоўніку ў блізкасці, а той настолькі раззавяўся, што некалькі разоў моцна стукнуў жанчыну па галаве. Пацяпелая голая жанчына яшчэ паспела выскачыць на лесвічную пляцоўку, а пасля страціла прытомнасць. Хуткую дапамогу выклікалі суседзі, якія наткнуліся на няшчасную. Цяпер жанчына знаходзіцца ў хірургічным аддзяленні балнычнай у выніку чарпана-магравой траўмы яна не можа ўзнавіць функцыю маўлення. Што ж датычыцца віватага ў гэтым мужчыны, то ў дачыненні да яго заведана крмінальнай справа па ч. 1 артыкула 147 КК — «наўмыснае нанесенне цяжкага цялеснага пашкоджання», ён можа быць пазбаўлены волі на тэрмін ад 4 да 8 гадоў.

Ігар ГРЫШЫН.

ЦІ ПАДАРАЖЭЮЦЬ БЭКАШНЫЯ ІНШАМАРКІ ПАСЛЯ 1 ЛІПЕНЯ?

Іа чулках і аўтаршэлта

Многія ўжо змярыліся з тым, што ў ліпені кошту на бэкашыя ў карыстанні машыны павялічацца працэнтаў на 20. Прычына ў павелічэнні размытнёўкі. Але апошнім часам з'явіліся чуткі, што новую размытнёўку могуць і не ўвесці. Каму верыць у гэтай сітуацыі? Карэспандэнт «Звязды» пасправаў высветліць — чаг кахаць беларускія аўтамабілістам? І ці растуць сёння кошту на прыгнаўні ў Беларусы машыны?

Новыя мытныя пошлы на ўвоз бэкашных аўта павінны ўвесці з першага ліпеня. Нагадаем, што размытнёўка для юрыдычных асобаў ўжо павялічылася. Сёння некаторыя аўтасалонкі яшчэ прадаюць новыя іншамаркі на старых коштах, але ў будучым машыны зробяцца «залатымі». Збольшага кошту ўжо падскочылі на чатыры, пяць, шэсць тысяч далараў і вышэй.

Па плане тое ж самае павінна адбыцца з бэкашнымі іншамаркамі, якія ўвозяць у краіну фізічныя асобы. Кошту на аўтарынак павінны павялічыцца, а ў Беларусы рынуцца цэлыя дзевізіі расійскіх пакупнікоў. Там кошту на іншамаркі касмічныя, таму пасля ўвядзення супольнай мытнай прасторы ў Расіі зноўдзецца шмат ахвотных купіць беларускі «аўтахлам».

Але не ўсё так проста і адназначна. Яшчэ ўзімку беларускі аўтаэксперт Анатоль Шаўчэнка, старшыня Беларускага аўтамабільнага федэрацыі, прааналізаваў сітуацыю карэспандэнту «Звязды».

— Пытанне адзінай мытнай прасторы застаецца адкрытым. У дыялогу з Расіяй у нас пакуль хапае супярэчнасцяў. Па інфармацыі ў афіцыйных крыніцах, падаражэнне аўтамабілю — пытанне неадназначнае. Сьвярджаць нешта на 100 працэнтаў немагчыма. Калі памятаеце, увосень началася, што з новага 2010 года павелічэнне размытнёўкі чакае не толькі юрыдычных асобаў, але і фізічных. Тады аўтаэксперт Анатоль Шаўчэнка ўгадаў, што пытанне можа быць адкладзена. Так яно і здарылася — датай увядзення новых пошлінаў для фізічных асобаў абвясцілі 1 ліпеня.

А вось ужо ў сакавіку з'явіліся прычыны сільна таго, што і пасля першага ліпеня размытнёўка можа не змяніцца.

Кошту на аўта залежаць ад нафтавага пытання. Навошта беларусам павяшчаць размытнёўку на аўта? У межах супольнай мытнай прасторы, а ў перспектыве адзінай эканамічнай прасторы мы разлічваем на расійскае энергасобіты па «ліберальным» коштах. Для нашай эканамікі гэта стратэгічнае пытанне. У параўнанні з ім высокая размытнёўка на машыны (Расія абараняе сваю аўтапрамысловасць) — драбяз.

Выбар на беларускіх аўтарынак пакуль шырокі. А прагназаваць, ці падскочаць кошту пасля 1 ліпеня, не бяруцца нават эксперты.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ПВАЖАЖАЯ РЭДАКЦЫЯ!
З цікавасцю прачытаў артыкул Надзеі НІКАЛАЕВАЙ «Прыцягальнасць прафесіі педагога ў грамадстве імкліва зніжаецца» («Звязда» ад 2 сакавіка 2010 г.). Шмат думак узнікае на гэты конт. Нельга не пагадзіцца з аргументамі наконт павышэння статусу педагога, аднак хоцяца адзначыць тое, што рэальнае вырашэнне праблемы ажыццяўляецца за надта марудна. Пакуль Міністэрства адукацыі будзе павяшчаць статус педагога на ўзроўні дэкларацыі, школа страціць сапраўдных Настаўнікаў. Зразумела, што педагогам чалавек павінен ставіцца невяпадкова, што настаўнік павінен быць высокамаральным чалавекам. Аднак тыя абставіны, у якіх знаходзіцца сучасны педагог большасці агульнаадукацыйных навучальных устаноў, не лепшым чынам спрыяюць павышэнню прафесійнай кампетэнсцы і духоўнасці настаўнікаў.

Калі адзіны ад тэарэтычных выкладак наконт неабходнасці павялічыць колькасць мужчын у школах і прааналізаваць рэальнае становішча справы, то стане зразумелай улічэннасць гэтай ідэі. Прывяду простае разлікі. На сённяшні дзень прыкладны памер аплаты працы настаўніка, які працуе на адну стаўку ў сельскай мясцовасці, вагаецца ў межах 400 тысяч. З улікам даплат з фонду матэрыяльнага стымулявання ў лепшым выпадку за месяц настаўнік, працуючы на стаўку, можа атрымаць 600 тысяч рублёў. Пагадзіцеся, не вельмі шмат. Аднак гэта ў лепшым выпадку, бо на наступны ж дзень пасля атрымання зарплаты ў школе вышываецца распарадкажэнне аб правядзенні індывідуальнай падлікі на перыядычны выданы, дзе ўказваецца, што кожны настаўнік павінен падпісацца на раённае, абласное і рэспубліканскае выданне. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях настойліва «рэкамендуе» выпісаць пэўную колькасць экзэмпляраў газеты «Оны вяртаваліся» (а калі не выпішаць гэтае выданне, то будзе накладзена спяганне). Усе згоднікі з тым, што педагог павінен павяшчаць свай інфармацыйны ўзровень, таму неабходна таксама падпісацца на «Настаўніцкую газету» і прадметнае выданне. Такім чынам, выдаткі на перыядычную складанню сама менш 40 тысяч рублёў у месяц. Кожны настаўнік у наш час карыстаецца паслугамі сучаснай інфармацыйнай сеткі. Калі прааналізаваць з мінімальнымі выдаткамі, то аплата паслуг таксама выліваецца тысяч у 30 штомесця. У школе адміністрацыя жадае бацьку ўсе рабочыя матэрыялы настаўніка ў эстэтычным

вечнае? Вось і прыходзіць настаўнік на працу, які на «дывялаўку», а пасля ўрокаў спрабуе знайсці дадатковы заробак (прывічаны любіць). Гэта адзін бок медаля. Ёсць і другі, не менш складаны. Якія б не прымавалі інструкцыі і нарматыўныя дакументы пра дэбаракратызацыю, чамусьці настаўнікаў яны не датычацца. Ваша газета ўжо друкавала артыкул настаўніка, які звяртаўся з просьбай пазбавіць педагогаў неабходнасці пісаць бязмежную колькасць папер. Прычым паперы гэтыя ў большасці бессэнсоўныя. Навошта ў малакамплектнай школе, дзе настаўнік ведае кожнага вучня, яго бацькоў, складаць лісьмовыя справаздачы, аналізы, комплексныя праграмы па кожным кірунку работы? Чаму для школы галоўнае — не рэальнае мерапрыемства, а «разумная» справаздача? У выніку на работу з дзецьмі застаецца мінімальнае колькасць сіл і часу.

Пра колькасць правяральных інстанцый можна лепш увогуле не прыгадваць. Цікава, але чамусьці сістэму адукацыі маюць права вяртаць па ўсіх кірунках, пачынаючы ад пажарнай інспекцыі і заканчваючы пракуратурай, прычым у любым выпадку настаўнік і адміністрацыя будуць несці адказнасць («Калі інспекцыя не выявіла недахоў» — гэта не інспекцыя»). Пра пагардлівых адносін правяральных ведае кожны настаўнік. Складваецца ўражанне, што настаўнік віватае ва ўсіх праблемах, якія толькі могуць існаваць.

Паважанія работнікі Міністэрства адукацыі Колькі б ні абвясцілі пра станаўчыя вынікі рэфармавання сістэмы адукацыі, рэальнае становішча справы ад гэтага не палішаецца (веды гутарку пра сітуацыю ў сельскай мясцовасці, бо наконц справы ў гарадскіх школах меркаваць не бярэцца). Сельская школа «вымірае» дастаткова імклівым тэмпамі, колькасць вучняў няспынна скарачаецца, многія настаўнікі жыць ва на мяжы беднасці, абцяжараныя грузам непатрэбнай бюракратычнай валакаты. Адміністрацыя знаходзіцца ў стане пастаяннага эмацыянальнага напружання, дырэктар ператварыўся

ў гаспадарніка, які павінен займацца найперш вырашэннем фінансава-гаспадарчых пытанняў, а не арганізацыя адукацыйнага працэсу ў школе. Апошняе распарадкажэнне кіруючых інстанцый аб выкананні планавага задання па платных паслугах пераўзышло ўжо чаканні. Аджакіце, калі ласка, з каго браць грошы за адукацыйныя паслугі ў вёсцы, калі ў мясцовым СПК бацька-механізатар за месяц атрымаў 200 тыс. рублёў, а маці-дзярка — 400 тыс. (пры гэтым у сям'і выхоўваюцца двое дзяцей)? Скажаце, што ёсць не толькі такія малазабеспечаныя сем'і? Так, ёсць. Але ў вёсцы большасць сем'яў не ў стане карыстацца платнымі паслугамі школы (ды і іншых устаноў таксама). Магчыма, я памыляюся, аднак планавыя заданні для школ па праграме самазабеспячэння, аказання платных паслуг насельніцтву — незаконыя. У рэальнасці ж такія заданні даюцца школе кожны год, за іх невыкананне дырэктара і педагогічны калектыву пазбавляюць прэмій, але на аснове якога нарматыўнага акта — не разумею. У выніку, калі настаўнік не выконвае план па платных паслугах, ён вымушаны проста аддаваць грошы з заробатнай платы. Справа настаўніка — вылучыць дзяцей, якіхна праводзіць урокі, а не зарабляць грошы для падтрымкі школы (нашаму педагогамі калектыву з 20 настаўнікаў і 160 вучняў неабходна вырашыць на прышкольным участку гародніны на 4 мільёны рублёў).

Пытанне, што трэба зрабіць, каб педагогі адчулі сваю значнасць у грамадстве на справе, а не на словах — зусім не рытарычнае. Не скажэц, што педагогічны спецыялізацыі апошнім часам становяцца «запасным аэрадромам» для маладых людзей, якім трэба атрымаць дыплом аб вышэйшай адукацыі, так бы мовіць, злыбы цаной. Таму і конкурсы на педагогічны спецыялізацыя складаюцца вельмі нізкія, і сумай прахадных балаў будучыя педагогі, якім праз колькі гадоў давядзецца навучаць дзяцей, пахваліцца не могуць. У школах маладыя спецыялісты (асабліва ў сталіцы) таксама надоўга не зстрымліваюцца. Рызыкмень выказаць меркаванне, што нізкія заробкі ў адукацыйнай галіне — не адзіная прычына зніжэння статусу і аўтарытэту настаўнікаў у грамадстве, паколькі адукацыя ніколі не была высокааплатнай сферай. І ці стануць педагогі знікаваць фізічна ў беларускім грамадстве — залежыць у тым ліку і ад іх саміх, ад актыўнай пазіцыі беларускіх настаўнікаў. Калі вам ёсць што сказаць на гэты конт, запрашаем далучыцца да дыскусіі, вынікі якой мы прааналізуем разам з Міністэрствам адукацыі.

ЯКАСНЫМ ПАВІННА БЫЦЬ УСЁ. І РАМОНТ АЎТА ТАКСАМА

Міністэрства гандлю вырашыла звярнуцца да ўсіх аўтаамабілістаў краіны з прапановай падзяліцца надзіннымі клопатамі, што ўзнікаюць пры абслугоўванні і рамонце транспартных сродкаў на станцыях тэхнічнага абслугоўвання, а таксама выказаць магчымыя шляхі іх вырашэння.

Гэтая ідэя ўзнікла ў сувязі з тым, што практычна кожны аўтаамабатар сутыкаецца з рамонтам і абслугоўваннем свайго «железнага каня», у тым ліку і на спецыялізаваных станцыях. Між тым днём адзначаюць Дзень спаўняўца, што праходзіць пад дэвізам «Якчасць тавараў і паслуг — знак якасці жыцця!». І гэтыя словы ў год якасці, натуральна, павінны згадвацца штодня. Асабліва значэнне для аўтаўраў ідэі мае меркаванне суб'ектў прадпрыемстваў катэгорыі дзейнасці, што аказваюць такія паслугі, і «гаражных кулібных». Што перашкаджае ім развіццё? Якое заканадаўства і ў якой яго частцы трэба, па меркаванні зацікаўленых бакоў, удасканаліць?

Свае прапановы ўсе зацікаўленыя могуць дасылаць да 30 сакавіка на электронны адрас: autoservice@mintorg.by.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ОАО «Мехколонна № 93»

Учэтный номер платёжника: 10000319
Вид деятельности: общее строительство
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Орган управления: ГПО «Белэнерго»
Единица измерения: млн руб.
Адрес: 220024, г. Минск, ул. Бабушчина, 13

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2010 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства			
первоначальная стоимость	101	7 539	8 178
амортизация	102	4 026	4 368
остаточная стоимость	110	3 513	3 810
Нематериальные активы			
первоначальная стоимость	111	1	1
амортизация	112	1	1
остаточная стоимость	120	-	-
Доходные вложения в материальные ценности			
первоначальная стоимость	121	-	-
амортизация	122	-	-
остаточная стоимость	130	-	-
Вложения во внеоборотные активы			
в том числе:	140	-	-
незавершенное строительство	141	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 513	3 810
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты			
в том числе:	210	1 447	2 341
сырьё, материалы и другие аналогичные активы	211	1 383	2 295
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершённом производстве и полуфабрикаты	213	57	3
расходы на реализацию	214	-	-
готовая продукция и товары для реализации	215	-	31
товары отгруженные	216	-	-
выполненные отчёты по незавершённым работам	217	-	-
расходы будущих периодов	218	7	12
прочие запасы и затраты	219	-	-
Налоги по приобретённым товарам, работам, услугам			
	220	2	1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)			
	230	-	-
в том числе:	231	-	-
покупатели и заказчики	231	-	-
прочая дебиторская задолженность	232	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)			
	240	1 960	4 174
в том числе:	241	1 559	2 886
покупатели и подрядчики	242	289	1 109
по налогам и сборам	243	-	-
по расчетам с персоналом	244	7	5
разных дебиторов	245	105	174
прочая дебиторская задолженность	249	-	-
Расчеты с учредителями	250	-	-
в том числе:	251	-	-
по вкладам в уставный фонд	252	-	-
прочие	260	717	2 005
Денежные средства			
в том числе:	261	1	-
денежные средства на депозитных счетах	261	1	-
Финансовые вложения	270	-	-
Прочие оборотные активы	280	35	75
ИТОГО по разделу II	290	4 161	8 596
БАЛАНС (190+290)	480	7 674	12 406
ПАССИВ			
Краткосрочные обязательства			
в том числе:	410	201	201
Собственные акции (доли), выданные учредителям (учредителями)	411	-	-
Резервный фонд	420	-	-
в том числе:	421	-	-
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	421	-	-
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами	422	-	-
Добавочный фонд	430	3 951	4 124
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	440	-	-
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)	450	1 191	2 137
Целевое финансирование	460	-	-
Доходы будущих периодов	470	2	2
ИТОГО по разделу III	490	5 345	6 464
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы			
Прочие долгосрочные обязательства	510	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы			
Кредиторская задолженность	610	-	-
в том числе:	621	916	3 621
перед поставщиками и подрядчиками	622	32	1 399
по расчетам с персоналом по оплате труда	623	334	409
по прочим расчетам с персоналом	624	97	95
по налогам и сборам	625	531	116
по социальному страхованию и обеспечению	626	129	145
по лицензионным платежам	627	-	-
перед финансовыми кредиторами	628	139	131
Задолженность перед участниками (учредителями)	630	98	26
в том числе:	631	98	26
по выплате дивидендов, дивидендов	632	-	-
прочая задолженность	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	53	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	2 329	5 942
ИТОГО по разделу V	700	7 674	12 406
БАЛАНС (490+700+690)	701	7 674	12 406
Из сего: 620			
долгосрочная кредиторская задолженность	701	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность	702	2 178	5 916

Активы и обязательства, учитываемые за балансом	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства	001	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	-	-
Материалы, принятые в переработку	003	-	-
Товары, принятые на комиссию	004	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	005	-	-
Бланки строгой отчетности	006	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	-	-</

В МИРЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК

Из года в год один из крупнейших банков нашей республики – ОАО «Белинвестбанк» – интенсивно развивает карточное направление бизнеса: разрабатываются и внедряются новые продукты и услуги, ведется активная работа по созданию обширной инфраструктуры обслуживания пластиковых карточек.

MasterCard International и VISA International, так и платежной системы «БелКарт». Общее же количество карточек банка, находящихся в обращении, по состоянию на 1 марта 2010 года – более 600 тысяч штук. Сеть ОАО «Белинвестбанк» по приему карточек на 01.03.2010 года включает 279 банкоматов, 170 платежно-справочных терминалов самообслуживания (инфокиосков), 3275 единиц платежного оборудования в 1499 торгово-сервисных предприятиях.




В последнее время банк значительно расширил номенклатуру карточных продуктов и в настоящий момент предлагает клиентам продукты, удовлетворяющие самые различные требования:

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КАРТОЧНЫЙ ПРОДУКТ – «ВОЯЖ»

со специальными условиями для людей, которые любят путешествовать:

- премиальная пластиковая карточка VISA Gold в иностранной валюте (доллары США, Евро);
- начисление до 5 % годовых на остаток денежных средств на карте;
- комиссия в размере всего 0,9 % за снятие наличных денежных средств за рубежом;
- дополнительная карточка VISA Electron БЕСПЛАТНО;
- и другие БОНУСЫ.



«ПЕНСИОННАЯ КАРТА» —

карточный продукт, который предназначен для зачисления пенсии и выдается на следующих условиях:


- карта-счет номинирован в белорусских рублях;
- процентная ставка плавающая, начисление процентов по остатку на конец дня.

- пластиковая карточка БелКарт-М (выдается при предъявлении пенсионного удостоверения (документа, удостоверяющего статус пенсионера)) — БЕСПЛАТНО;



- срок действия карты – 3 года;
- процент на остаток средств по карт-счету – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь вне зависимости от остатка*;

* с 01.02.2010 ставка рефинансирования НБ РБ составляет 13 % годовых.




«ВАЛЮТНАЯ ШКАТУЛКА» —

карточный продукт со счетом в иностранной валюте (доллар США, Евро), который позволяет:

«СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАРТА» —

карточный продукт, номинированный в национальной валюте.

Вместе со Сберегательной карточкой ОАО «Белинвестбанк» Вы свободно распоряжаетесь своими деньгами и при этом получаете дополнительный доход до 16 % в зависимости от остатка на карт-счете. Проценты начисляются исходя из фактического остатка по карт-счету за каждый. Данный продукт предполагает накопление процентов на одном счете с остатком денежных средств. Таким образом, держатель карточки имеет возможность пользоваться не только основной суммой, но и начисленными процентами. Пластиковая карточка VISA Electron выдается клиенту БЕСПЛАТНО.



- хранить Ваши валютные сбережения максимально ВЫГОДНО (высокая процентная ставка по счету – до 8,5 % годовых) и УДОБНО (воспользоваться суммой на счете, за исключением неснижаемого остатка, можно в любое время);
- получить международную карточку БЕСПЛАТНО;
- осуществлять капитализацию процентов;
- получить доступ к денежным средствам 24 часа в сутки посредством банкоматов и инфокиосков, SMS-банкинга, Мобильного банкинга.

Пластиковые карты ОАО «Белинвестбанк» – удобный инструмент, способный обеспечить мгновенный доступ клиента к средствам, размещенным на карт-счете, 24 часа в сутки.

С КАРТОЧКАМИ БЕЛИНВЕСТБАНКА ВЫ ВСЕГДА В ВЫИГРЫШЕ!

Подробная информация по телефону контакт-центра – 146 (бесплатный звонок по Беларуси со стационарного телефона)

www.belinvestbank.by

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»: 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29. УНП 807000028. Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка Республики Беларусь № 3 от 27.10.2006

ГОДОВОЙ БАЛАНС общества с ограниченной ответственностью «Форвард-Брокер» за 2009 год

220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7а, 8 этаж, кабинет № 35 тел./факс (017) 228 12 89, 228 12 91 (в тыс. бел. руб.)

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года		На конец отчетного года
		1	2	
Основные средства	110	377234,1	365804,3	
Нематериальные активы	120	134,9	81	
Запасы и затраты	210	18541,3	21196,6	
Дебиторская задолженность	230	4326,2	8797,0	
Денежные средства	250	75343,5	148233,8	
Финансовые вложения	260	0	0,0	
БАЛАНС	300	475580,0	543912,7	

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года		На конец отчетного года
		1	2	
Уставный фонд	410	5480,0	5480,0	
Добавочный фонд	430	383643,4	412446,3	
Нераспределенная прибыль	450	67236,2	108171,1	
Кредиторская задолженность	530	19220,4	18815,3	
БАЛАНС	460	475580,0	543912,7	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ общества с ограниченной ответственностью «Форвард-Брокер» за 2009 год (в тыс. бел. руб.)

Наименование показателя	Код строки	2009 год		2008 год
		1	2	
I. Доходы и расходы по видам деятельности				
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	718598,5	591352,3	
Налоги, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	011	115706,5	100229,2	
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)	020	602892,0	491123,1	
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	030	464228,4	371998,7	
Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг	060	138663,6	119124,4	
II. Операционные доходы и расходы				
Операционные доходы	070	16826,3	10642,0	
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	071			
Операционные расходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы)	080	16826,3	10642,0	
в том числе:				
прочие операционные доходы	083	16826,3	10642,0	
Операционные расходы	090	0	1299,7	
в том числе:				
прочие операционные расходы	093	0	1299,7	
Прибыль от операционных доходов и расходов	120	16826,3	9342,3	
III. Внеоперационные доходы и расходы				
Внеоперационные доходы	130	0,0	0,0	
Внеоперационные расходы	150	2261,8	898,6	
в том числе:				
курсовые и суммовые разницы	152	0,0	0,0	
прочие внеоперационные расходы	154	2261,8	898,6	
Убыток от внеоперационных доходов и расходов	160	-2261,8	-898,6	
ИТОГО прибыль за отчетный период	200	153228,1	127568,1	
Налоги, сборы и платежи из прибыли	210	44052,2	21956,0	
Прочие расходы и платежи из прибыли	220	0,0	38377,8	
Чистая прибыль (Убыток)	240	109170,9	67234,3	
Справочно (из строки 240):				
сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль		0,0	38377,8	

Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках общества с ограниченной ответственностью «Форвард-Брокер» подтверждена аудитором индивидуальной практики приема Ткач Светланой Ивановной (специальное разрешение (лицензия) на право осуществления аудиторской деятельности № 02200/0495395 от 05/01/2009 выдано Министерством финансов Республики Беларусь, сроком действия до 02/02/2014 г.).

Аудиторское заключение аудитора индивидуального предпринимателя Ткач Светланы Ивановны по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

«По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Форвард-Брокер», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ООО «Форвард-Брокер» на 1 января 2010 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г., при этом совершенные ООО «Форвард-Брокер» финансовые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству».

УНП 806000181.

Бацькі і дзеці ДЗЯЎЧЫНАК-МАЦІ ЎСЁ БОЛЬШ!

У глыбінцы канстатуець: усё больш дзяцей самі становяцца бацькамі. Часцей новы «статус» атрымліваюць дзяўчынкі. У Полацку сёлета мамамі сталі ўжо 2 няюнагадовыя, і яшчэ 9 зараз цяжарныя. Для параўнання, летась у Полацку нарадзілі 11 падлеткаў. Шасцёра з іх маці-адзіночкі. Пасля звароту ў праваахоўныя органы ўстанавілі адно бацькоўства.

Як паведаміла «Звяздзе» памочнік пракурора горада Полацка Дар'я КАВАЛЕНКА, вынікі ананімнага апытання няюнагадовых не могуць не турбаваць. Падлеткі прызналіся — пачынаюць палавое жыццё ва ўзросце 14 гадоў. І часта іх партнёры старэйшыя па ўзросце. Пры гэтым у апытаных веды пра метады кантрацэпцыі і крывінальную адказнасць за сэкс з няюнагадовымі знаходзяцца на нізкім узроўні.

Нагадаем, што крывінальны кодэкс прадугледжвае за палавыя стасункі з падлеткамі вельмі суровае пакаранне — да пяці гадоў пазбавлення волі. Жыццё паказвае, што часта дзяўчаты становяцца матулямі з-за таго, што бацькі не растлумачылі ім усё «нюансы» наступстваў палавога жыцця. І, безумоўна, мала растлумачыць, як карыстацца прэзерватывамі. Намнога цяжэй знайсці індывідуальны падыход. Ранняя цяжарнасць цягне за сабой шэраг праблем: з вучобай, добрымі перспектывамі знайсці работу і гэтак далей. Ды і дзіця, якое нарадзілася незапланавана, наўрад будзе чыстра жаданым і здаровым. Ці не так?

Аляксандр ПУКШАНСКІ.



Прагулка па горадзе ўсёй сям'ёй. Жонкі Гузлан і Уафа, дзеці Сікэйла, Ісам, Іаніс, Мар'ям і Сулейман.

«Мінск я выбраў невяпакдова»

Вучоба ў Беларусі — яго свядомы і свабодны выбар, якому папярэднічаў аналіз магчымасцяў роднасных ВНУ іншых краін. Махамед, як мне здалася, трохі сарамліва прызнаецца, што раней амаль нічога не ведаў пра Беларусь. Яна, як і Украіна, у Лівіі вельмі многімі адукаванымі людзьмі пакуля ўяўляецца часткай велізарнай неадымінай Расіі. Не апошняю роллю ў выбары аспірантуры адыграла меркаванне сябра, які вучыўся ў Санкт-Пецярбургу. Той ужо лічыўся дасведчаным чалавекам у асабліва сур'ёзных выпадках адукацыі на постсвабоднай прастору, а таму настолькі раіў ехаць у Мінск. Аргумент — якасны працэс навучання і класныя спецыялісты ў той сферы, у якой спецыялізуецца Махамед. Акрамя гэтага, у Беларусі дастатковая абстаноўка, ветлівая, спагадлівая і дабравольная людзі, прыгожая і вельмі зялёная прырода. Асаблівыя праблем не павінна быць, запэўніваў яго сябра. Ды і старэйшы брат таксама раіў працягваць вучобу ў Расіі ці Беларусі. Махамед выбраў наш краіну.

— І ні разу не пакасаваў, — гаворыць ён. — Усё ў мяне тут атрымліваецца.

Ён паступова ўцягнуўся ў новае жыццё. Адаптацыя шла роўна, без нервовых зрываў, унутраных і знешніх канфліктаў з назвышчым асяродкам, жыццёвымі правіламі і традыцыямі славянскага народа. У яго складваліся прыяныя і дзелавыя адносіны ва ўніверсітэце, з выкладчыкамі, супрацоўнікамі бібліятэкі дзе ён праводзіў шмат часу. Ён даволі хутка разабраўся ў штодзённым жыцці беларускай

«ДЗВЕ ЖОНКІ І ПЯЦЬ ДЗЯЦЕЙ — СЯРЭДНЯЯ НАША СЯМ'Я»

на навуковай рабоце. І пры гэтым не думаць пра хлеб надзеяў для сям'і ў Мінску, не самым танным горадзе краіны. Як прызнаўся Махамед, на час вучобы яго не хвалілі матэрыяльны бок жыцця. Стыпендыі, якую выплачвае яму Вялікая Сацыялістычная Народная Лівійская Арабская Дэмакратыя, вядоў, у навадзі атрымалі высокакваліфікаванага спецыяліста-навукоўца, хапае на прыстойнае жыццё ў Мінску. Амаль дзве тысячы амерыканскіх долараў штомесяц пакрываюць выдаткі аспіранта на арэнду кватэры недалёка ад універсітэта, задавальненне патрэб сям'і.

«Прагны да ведаў аспірант»

Такую ацэнку Махамеду мы пачулі з вуснаў кіраўніка яго дысертacyjнай работы — прафесара, доктара навук, прарэктара ўніверсітэта Таццяны Паляковай. Яна высокая ацэньвае свайго працуючага і стараннага аспіранта, яго добразычлівы характар. Між іншым, ён многіх здзівіў, калі ў дзень суботніка ўзяў венік і разам з іншымі прыбраў тэрыторыю вакол універсітэта.



Жонкі Уафа і Гузлан у звычайнай газавай пліце могуць прыгатаваць свой нацыянальны хлэб.

дахам, разам вучоўцаў дзяцей, дапамагаць ім весці агульную гаспадарку. І хто сказаў, што мы абсалютна правыя ў гэтым. Ці не таму ў нас няхільна старэе насельніцтва, навісла пагроза дэмаграфічнага крызісу, шмат маці-адзіночак, а ў поўных ці няпоўных сем'ях адно-два дзіцяці. А вось на мільёны Усходзе аб дэмаграфіі гавораць мала. Там гэта не праблема.

«У вашых сем'ях мала дзяцей»

Як чалавек адукаваны і з шырокімі поглядамі на жыццё, Махамед талерантна ставіцца да традыцый іншых народаў. Напрыклад, многія ў нас ён разумее і прымае, і, як гаворыцца, са сваім мусульманскім статутам не лезе ў наш манастыр. Але што яму незразумела, дык гэта мізэрная колькасць дзяцей у сем'ях беларусаў: адно, два, у лепшым выпадку тры. Ніякага параўнання з лівійскімі сем'ямі, дзе ў сярэднім пяцёра дзяцей. У Махамеда, напрыклад, шэсць сясоў і чатыры браты. «Вось гэта нармальна сям'я», — лічыць ён.

Утрымліваць вялікія сем'і лівійскіх мужчын, вядома, няпроста, але можна. Па-першае, жыццё ў краіне таннае, зарплаты прыстойныя, ды і дзяржава бярэ на сабе многія выдаткі лівійцаў. Там бясплатныя дзіцячыя садкі, вышэйшая адукацыя, медыцынскае абслугоўванне, многія лекі і г. д. Увогуле рост дабрабыту лівійцаў Махамед звязвае з дзейнасцю кіраўніка дзяржавы — лідара Рэвалюцыі Муамара Кадафі.

— За гэта яго ў краіне любяць і паважаюць, — гаворыць Махамед. — Кадафі шануе нацыянальныя традыцыі, клопацца пра простых людзей, даступны для народа, з ім нескладана сустрацца, расказаць пра свае праблемы. Махамед, дарэчы, самы малодшы ў сям'і. Адна з сясоў настолькі ў школе, астатнія не працуюць. Пасля смерці бацькі ці на пяці тэксаме лёг клопат пра маці. Звычайна па лівійцы (гэты дзень выхадны ў Лівіі) ці на святы ўсе члены сям'і збіраюцца ў бацькоўскім доме. Зразумела, прыезд Махамеда важка і асабліва прычына для агульнай сустрэчы. Яго распываюць пра Беларусь, Мінск, мінчанак. І гэтым размовам няма канца. Асабліва шмат пытанняў у маці: як жывеш, што ясі, ці не хварэш, з кім сябруеш. 84-гадовая жанчына звычайна супакойваецца, калі Махамед гаворыць, што там, у Мінску, адчувае сябе, нібы ў Лівіі.

Лянід ЛАХМАНЕНКА, фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«ФАРМУЛЁўКА ЗВАЛЬНЕННЯ БУДЗЕ ЗМЕНЕНА ЗГОДНА З РАШЭННЕМ СУДА...»

4 снежня мінулага года ў нашай газеце з'явіўся артыкул пра тое, у якой сітуацыі праходзіць падрыхтоўка да скасавання працоўнага кантракта паміж наймальнікам (адміністрацыя рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Гомельскі завод «Гідрапрывад») і токарам-аўтаматчыкам Валер'ем Табаньковым. Апошні з прычыны гэтай і з'яўтаўся тады ў нашай рэдакцыі з просьбай разабрацца ў сутнасці справы. Не будзем перакрываць змест той публікацыі, толькі скажам, што Валерый Ігаравіч упэўнены ў наступным: на заводзе пазбавіліся ад яго за крытыку — звароты ў вышэйшыя органы ўлады ў сувязі з пэўнымі парушэннямі ў дзейнасці кіраўнікоў прадпрыемства, — выкарыстаўшы артыкул 35 ч. 2 Працоўнага кодэкса аб заканчэнні тэрміну працоўнага дагавора. Пры гэтым звольненню работніка можна нават не даваць ніякіх тлумачэнняў наконце яго адстаўкі, абмежаваныся пісьмовым папярэджаннем, якое робіцца загадзя згодна з заканадаўствам.

Кесару — кесарава, а слесару — слесарава?

Прайшоў пэўны час пасля нашай публікацыі, а мы зноў атрымалі ліст ад ужо беспрацоўнага Валерыя Табанькова. У ім, а потым на судзе і ў гутарцы з карэспандэнтам ён спрабаваў асэнсаваць, як усё ж здарылася, што чалавек-працаўнік (гэта яго, значыць, — У.П.), які аддаў прадпрыемству 29 гадоў жыцця, які не меў ніводнага спланаванага і парушэння дысцыпліны, за якога і брыгада, і майстар хадайнічалі аб працягу кантракта перад адміністрацыяй завода, фактычна выкінулі з прадпрыемства, нягледзячы на тое, што яму заставалася да пенсіі чатыры гады. Ішо скарачнае штатаў? Вызвалялася на частку яго працоўнае месца?

— У канцы 2007 года на завод прыйшоў новы генеральны дырэктар Сяргей Мікалаевіч Дзєравяга, — апавядае Табанькоў, — і, мяркуючы па ўсім, яму не патрэбны тых, хто ўказвае на недахопы ў дзейнасці адміністрацыі. Маўляў, кесару — кесарава, а слесару — слесарава. Брыгада, у якой я працаваў столькі гадоў, добра разумела і разумее, што такое эканамічны крызіс, і яны любяць спланавана кіраўнікі завода, зрываючы тэрміны выдачы зарплат. Цяжка, вядома. Але ж я памятаю добра і тры часы, калі працаваў працоўны рэдактар, і тады даводзілася крытыкаваць (і не толькі мне) пэўныя загані ў іх дзейнасці, выказваць пажаданні, а то і скардзіцца ў вышэйшыя інстанцыі. Нічога, параземне знаходзілі.

Вымушаны паўтарыцца, — працягвае далей Валерый Ігаравіч. — У канцы 2008 і ў 2009 годзе было некалькі выпадкаў затрымкі зарплатнай платы і адпраўкі брыгады (і тут размова ідзе не толькі пра яе) на «канікулы» на некалькі дзён за свай кошт. Па гэтым пытанні я з'яўтаўся ў пракуратуру, не ўтойваючы свайго прозвішча, і ў выніку там афіцыйна папярэдзілі дырэктара завода аб парушэнні закона і аштрафавалі прадпрыемства. У далейшым парушэнні працягваліся, і ў кастрычніку — 25 чысла — брыгада зарплату не атрымала. Цярпенне ў людзей лопнула, і 28-га яны часова прыпынілі аўдыю да 13 гадзін, каб атрымаць інфармацыю ў поўным аб'ёме: колкі можна чакаць — ва ўсіх семі, іх карміць трэба.

Членам брыгады за гэтую «забастоўку» былі выстаўлены зніжаныя каэфіцыенты, а на заводзе было падрыхтаванае папярэджанне Табанькову пра тое, што «ў сувязі з заканчэннем 30 лістапада тэрміну працоўнага кантракта ён будзе звольнены ў адпаведнасці з артыкулам 35 ч. 2 Працоўнага кодэкса рэспублікі. Яно было ўручана аўтаматчыку 4 лістапада пад роспіс.

— Калі б не усё тое, пра што я расказаў, — гаворыць Валерый

зальцоўка аб хадайнічанні за гэта. Не дапамагло, як не дапамагло і хадайніцтва брыгады. У гэтай вольсці сітуацыі ў юрыдычнай кансультацыі паралілі не чакаць звальнення, а падаць заяву на скасаванне кантракта самому па артыкуле 41 вышэйназванага кодэкса з датай звальнення 23 лістапада. Бо ён можа змяніць ход справы, у тым сэнсе, што ёсць надзея даказаць парушэнні наймальнікам заканадаўства аб працы, калектыўнага ці працоўнага дагавора. І гэта з'явіцца пэўным «козырам» для Табанькова: у такім выпадку адміністрацыя можа перадумаць і працягнуе кантракт.

Валерый Ігаравіч напісаў гэтую заяву 16 лістапада, і на наступны дзень яму выдалі абходны ліст з запісам аб двухтуднёвай грашовай дапамозе, на што ён не згадзіўся, а запатрабаваў згодна з кантрактам атрымання трохмесячнага дапамогі. 19 лістапада абходны ліст забралі назад без тлумачэння прычын, і тады ж на яго рахунак была пералічана заробатная плата за кастрычнік. 23 лістапада ён пацікавіўся ў аддзеле кадраў наконце звальнення, і яму казалі, каб ён працягваў працаваць. Значыць, нешта змянілася, меркавалі Табанькоў і брыгада: адміністрацыя, наўпачатку, перадумала. Дзі толькі памыліліся яны: першага снежня аўтаматчыка на працоўнае месца не дапусцілі, выдаўшы яму новы абходны ліст, які тут жа забралі, бо ахоўнік не пусціў Табанькова на завод па чымсьці загадзе.

У пачатку снежня беспрацоўны Табанькоў стаў на ўлік ва ўпраўленні па працы і сацыяльнай абароне гарвыканкама і даведаўся, што завод выставіў вакансію на яго месца. Ён тады ўзяў накіраванне на працаўладкаванне, але намеснік генеральнага дырэктара па ідэалагічнай рабоце, кадрах і псыхіцы Марына Лапіцкая адмовіла ў ім, сказаўшы, што на яго месца ўжо афармляецца іншы чалавек. Я даведаўся Табанькоў, што не меў патрэбнай кваліфікацыі і афармляўся, па сутнасці, вучнем, якім з'яўляецца Ціцлер. 10 снежня ён падаў іск у суд Чыгуначнага раёна горада аб змене фармулёўкі звальнення, а 12-га адправіў адкрытае пісьмо кіраўніцтву завода, у якім прапаноўваў развісціся мяркіна. Гэта значыць, не зацягваючы канфлікт і заклучыць новае працоўнае пагадненне. У адваротным выпадку ён падаў у суд іск ў дачыненні да генеральнага дырэктара, яго намесніка і старшын прафсаюза на камітэта за пераследванне за крытыку, а таксама за паклёп, абразу і парушэнне заканадаўства аб працы.

Генеральны даслаў яму праз чатыры дні адказ наступнага зместу. Наймальнік ніякага парушэння пры звальненні ў заканадаўчым плане не дапусціў. Вакансію на заводзе па прафесіі Табанькова вядома. Прэтэнзія, што яго паследавалі за крытыку і абразлілі, не пацвярджаюцца фактамі. І калі ў друкаванні выданні і дзяржаўныя органы будзе ім падавацца інфармацыя, якая не пацвярджае дакладнымі фактамі і дакументаўна і якая знеслаўлае прадпрыемства, адміністрацыя вымушана будзе звярнуцца з заявай у праваахоўныя органы аб прыцягненні яго да адказнасці.

На адным з судовых пасяджэнняў (а іх было, паўтोरым, некалькі) Табанькоў сказаў, што Сяргей Мікалаевіч рацыі не меў, бо вакансія ў бюро па працаўладкаванні была з свабоднага да 11 студзеня, а 12-га яе заняў.

Далей. У ходзе судовых разбораў прадстаўнікі наймальніка, як

гаворыцца, не састыкавалі сваіх дзєяннў адносна заяў Табанькова аб звальненні на артыкуле 41 і абходным лісце. Першая з іх, ад 16 лістапада, наогул нідзе не была зарэгістравана. І хто-нікто з іх даказаў, што яе наогул не было. Тая ж Марына Мікалаевна сказала спачатку, што і другой заявы ад 18 лістапада яна не бачыла і не падпісвала. А калі суддзя паказаў ёй копію той заявы з іх рэзальюцый (дарчы, тая копія знаходзілася ў аўтара гэтых радкоў, бо Табанькоў пры першым звароце ў рэдакцыю «Звязды» даў мне неабходныя копіі дакументаў), тая ад нечаканнага войнука: прабачце, маўляў, паміць падвала. У рэшце рэшт, папярэджаньня суддзэй аб крымінальнай адказнасці за дачу лжывых паказаннў прадстаўнікі наймальніка прызналі факт падачы заяў Валерыя Ігаравіча аб звальненні на артыкуле 41 Працоўнага кодэкса, і вымушаныя былі прызнаць перад неабержымі доказамі і факты парушэннў працоўнага заканадаўства. Пра сведка з боку Табанькова мы ўжо гаворкі не вядзем: яны цалкам падтрымалі яго.

Суд задавоўлі ў поўным аб'ёме іск Валерыя Ігаравіча, патрабаваннў якога падтрымаў і пракурор. Фармулёўка звальнення Табанькова будзе зменена згодна з рашэннем суда, і яму будзе спланавана з прадпрыемства 3997500 рублєў без уліку ўтрыманна падаць на заробатнай плаце. Завод заплаціць

таксама пошліну ў даход дзяржавы ў суме 304 900 рублєў. Адміністрацыя прадпрыемства не згадзілася з рашэннем суда першай інстанцыі і падала касацыйную скаргу ў абласны суд. Але там яе не задавоўлілі.

— Ранейшы запіс ў маёй працоўнай кніжцы, — гаворыць Табанькоў, — нібы нейкі воучы, прабачце, білет. На тры заводы я ўжо з'яўтаўся — не бяруць. Адны нацыржаваюцца, другія, магчыма, звоняць на «Гідрапрывад», трэцяя жахуць, што патрэбны на працу маладзейшыя.

Трэцяя лютага беспрацоўны аўтаматчык зноў адправіў адкрытае пісьмо генеральнаму дырэктару «Гідрапрывада», і на гэты раз заклікаючы яго прысціць да міравога пагаднення. Ён не ўбуджае крымінальную справу супраць яго па двух артыкулах Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, бо, як яму патлумачылі ў юрыдычнай кансультацыі, у яго маюцца ўсе падставы хадайніцтва перад пракуратурай пра гэта, а кіраўнік завода, як наймальнік, аднаўляе яго на ранейшым месцы працы без вылаты кампенсацыі за вымушаны прагул.

Адказ Сяргея Мікалаевіча Дзєравягі быў атрыманы праз тыдзень. «Заява разгледжана. Прапаноўна не прынята. Папярэджваю аб недапушчальнасці з вашага боку ўльтыматывунасы, запужвання

што ж датычыцца падзей 28 кастрычніка мінулага года, дык праўда ў тым, што па рашэнні Табанькова брыгада, дзе ён працаваў, зрабіла забастоўку. Работчы, якія павінны працаваць у дзєне змены, прыйшлі раніцай на завод і, не ўключыўшы станкі, сядзелі, пакуль не была створана спецыяльная камісія, якая складала акт адносна забастоўкі. Брыгадай было сарвана выкананне змєнага задання і, адпаведна, сарванай аказалася запланаваная здача прадукцыі і ўсєй адргузка. Гэты факт у артыкуле не адлюстравана. Выходзіць, у нашай краіне няма нічога дрэннага ў тым, каб вырашаць працоўныя спрэчкі шляхам несанкцыянаваных забастовак. Далейшы дзєяннў адміністрацыі былі ў адпаведнасці з працоўным заканадаўствам. Распадарджаннем па цэну Табанькову і ўсєй брыгадзе за невыкананне нармаванага задання за дзєнь былі зніжаны каэфіцыенты працоўнага ўдзелу.

Такі ж ліст-скаржу, які і ў «Звязду», Табанькоў накіраваў і ў іншае рэспубліканскае выданне. Яго скарга з Мінска была пераслана ў адміністрацыю Чыгуначнага раёна абласнога цэнтра, прадстаўнік якой наведваў прадпрыемства разам з трыма работнікамі ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гарвыканкама. Гэты факт адлюстраваны ў артыкуле. Але далей дакумэнты сведчаць пра тое, што камісія, створаная з іх удзелам, а таксама з удзелам прадстаўнікоў прадпрыемства, цалкам правярыла ўсе факты па скарге работніка і вынесла рашэнне аб тым, што дзєяннў адміністрацыі правяраемыя.

Далей ў артыкуле сцвярджаецца, што Табанькоў ніколі не меў нейкіх іншых спланаваннў за пэўныя парушэнні працоўнай ці тэхналагічнай дысцыпліны. Дакумэнты ж сведчаць, што Табанькоў В.І. у 2004 годзе быў асуджаны за паніжэнне ў чужое жылло, а таксама быў злуоплены за крадзеж з прадпрыемства.

Наконце таго, што работнік скардзіўся на маўчанне прафсаюзнай арганізацыі ў дачыненні да яго справы, дакумэнты пацвярджаюць тое, што Табанькоў у членах прафсаюза не быў, узносаў не плаціў, а на прапаноўну ўступіць у арганізацыю адмовіўся, і нават у грубай форме.

На падставе ліста-скаргі спадара Табанькова і аднабожара, павярхоўнага знаёмства з сітуацыяй, якая складалася на той момант на прадпрыемстве, аўтар артыкула робіць такія высновы, якія падвяраюць мой асабісты імідж кіраўніка, імідж прадпрыемства, якое павінна працаваць, развівацца, выходзіць на новыя рынкі збыту. Таму, на падставе ўсіх фактаў і пададзєна дэдукацыя аб сваіх паводзінах і сваім месцы ў грамадска-палітычным жыцці, а таксама аб стаўленні да іншых грамадзян. У гэтым ён зноўдєе ўсє адказы на сває пытаннн.

Як стала вядома, спадар Табанькоў даслаў у рэдакцыю газеты «Звязда» ліст адзілі ліст-скаржу. Там ён скардзіцца ўжо не толькі на адміністрацыю прадпрыемства «Гомельскі завод «Гідрапрывад», але і на начальніка юрыдычнай кансультацыі, але і на выдзєліў адваката, і на намесніка мэра, што не зрабіў захадуў, а рэкамєндаваў звярнуцца ў суд, і на ўпраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гарвыканкама, што пацвердзіў праўду генеральнага дырэктара, і на тое, што няма рэакцыі на публікацыю ў газеце, і на тое, што ўсє ар. 35.2 у Працоўным кодэксе, і на тое, што ўсє законы ў нас на карысьць «барыну» (каго ён пад гэтым разумее?), і на тое, што яго нікто ў Гомелі не хоча браць на працу.

Мяркую, што спадару Табанькову не пашкодзіла б задумачца аб сваіх паводзінах і сваім месцы ў грамадска-палітычным жыцці, а таксама аб стаўленні да іншых грамадзян. У гэтым ён зноўдєе ўсє адказы на сває пытаннн.

— Ранейшы запіс ў маёй працоўнай кніжцы, — гаворыць Табанькоў, — нібы нейкі воучы, прабачце, білет. На тры заводы я ўжо з'яўтаўся — не бяруць. Адны нацыржаваюцца, другія, магчыма, звоняць на «Гідрапрывад», трэцяя жахуць, што патрэбны на працу маладзейшыя.

Трэцяя лютага беспрацоўны аўтаматчык зноў адправіў адкрытае пісьмо генеральнаму дырэктару «Гідрапрывада», і на гэты раз заклікаючы яго прысціць да міравога пагаднення. Ён не ўбуджае крымінальную справу супраць яго па двух артыкулах Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, бо, як яму патлумачылі ў юрыдычнай кансультацыі, у яго маюцца ўсе падставы хадайніцтва перад пракуратурай пра гэта, а кіраўнік завода, як наймальнік, аднаўляе яго на ранейшым месцы працы без вылаты кампенсацыі за вымушаны прагул.

Адказ Сяргея Мікалаевіча Дзєравягі быў атрыманы праз тыдзень. «Заява разгледжана. Прапаноўна не прынята. Папярэджваю аб недапушчальнасці з вашага боку ўльтыматывунасы, запужвання

Меркаванне другога боку

Табанькоў стаў на ўлік ва ўпраўленні па працы і сацыяльнай абароне гарвыканкама і даведаўся, што завод выставіў вакансію на яго месца. Ён тады ўзяў накіраванне на працаўладкаванне, але намеснік генеральнага дырэктара па ідэалагічнай рабоце, кадрах і псыхіцы Марына Лапіцкая адмовіла ў ім, сказаўшы, што на яго месца ўжо афармляецца іншы чалавек. Я даведаўся Табанькоў, што не меў патрэбнай кваліфікацыі і афармляўся, па сутнасці, вучнем, якім з'яўляецца Ціцлер. 10 снежня ён падаў іск у суд Чыгуначнага раёна горада аб змене фармулёўкі звальнення, а 12-га адправіў адкрытае пісьмо кіраўніцтву завода, у якім прапаноўваў развісціся мяркіна. Гэта значыць, не зацягваючы канфлікт і заклучыць новае працоўнае пагадненне. У адваротным выпадку ён падаў у суд іск ў дачыненні да генеральнага дырэктара, яго намесніка і старшын прафсаюза на камітэта за пераследванне за крытыку, а таксама за паклёп, абразу і парушэнне заканадаўства аб працы.

Генеральны даслаў яму праз чатыры дні адказ наступнага зместу. Наймальнік ніякага парушэння пры звальненні ў заканадаўчым плане не дапусціў. Вакансію на заводзе па прафесіі Табанькова вядома. Прэтэнзія, што яго паследавалі за крытыку і абразлілі, не пацвярджаюцца фактамі. І калі ў друкаванні выданні і дзяржаўныя органы будзе ім падавацца інфармацыя, якая не пацвярджае дакладнымі фактамі і дакументаўна і якая знеслаўлае прадпрыемства, адміністрацыя вымушана будзе звярнуцца з заявай у праваахоўныя органы аб прыцягненні яго да адказнасці.

На адным з судовых пасяджэнняў (а іх было, паўтोरым, некалькі) Табанькоў сказаў, што Сяргей Мікалаевіч рацыі не меў, бо вакансія ў бюро па працаўладкаванні была з свабоднага да 11 студзеня, а 12-га яе заняў.

Далей. У ходзе судовых разбораў прадстаўнікі наймальніка, як гаворыцца, не састыкавалі сваіх дзєяннў адносна заяў Табанькова аб звальненні на артыкуле 41 і абходным лісце. Першая з іх, ад 16 лістапада, наогул нідзе не была зарэгістравана. І хто-нікто з іх даказаў, што яе наогул не было. Тая ж Марына Мікалаевна сказала спачатку, што і другой заявы ад 18 лістапада яна не бачыла і не падпісвала. А калі суддзя паказаў ёй копію той заявы з іх рэзальюцый (дарчы, тая копія знаходзілася ў аўтара гэтых радкоў, бо Табанькоў пры першым звароце ў рэдакцыю «Звязды» даў мне неабходныя копіі дакументаў), тая ад нечаканнага войнука: прабачце, маўляў, паміць падвала. У рэшце рэшт, папярэджаньня суддзэй аб крымінальнай адказнасці за дачу лжывых паказаннў прадстаўнікі наймальніка прызналі факт падачы заяў Валерыя Ігаравіча аб звальненні на артыкуле 41 Працоўнага кодэкса, і вымушаныя былі прызнаць перад неабержымі доказамі і факты парушэннў працоўнага заканадаўства. Пра сведка з боку Табанькова мы ўжо гаворкі не вядзем: яны цалкам падтрымалі яго.

Суд задавоўлі ў поўным аб'ёме іск Валерыя Ігаравіча, патрабаваннў якога падтрымаў і пракурор. Фармулёўка звальнення Табанькова будзе зменена згодна з рашэннем суда, і яму будзе спланавана з прадпрыемства 3997500 рублєў без уліку ўтрыманна падаць на заробатнай плаце. Завод заплаціць таксама пошліну ў даход дзяржавы ў суме 304 900 рублєў. Адміністрацыя прадпрыемства не згадзілася з рашэннем суда першай інстанцыі і падала касацыйную скаргу ў абласны суд. Але там яе не задавоўлілі.

— Ранейшы запіс ў маёй працоўнай кніжцы, — гаворыць Табанькоў, — нібы нейкі воучы, прабачце, білет. На тры заводы я ўжо з'яўтаўся — не бяруць. Адны нацыржаваюцца, другія, магчыма, звоняць на «Гідрапрывад», трэцяя жахуць, што патрэбны на працу маладзейшыя.

Трэцяя лютага беспрацоўны аўтаматчык зноў адправіў адкрытае пісьмо генеральнаму дырэктару «Гідрапрывада», і на гэты раз заклікаючы яго прысціць да міравога пагаднення. Ён не ўбуджае крымінальную справу супраць яго па двух артыкулах Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, бо, як яму патлумачылі ў юрыдычнай кансультацыі, у яго маюцца ўсе падставы хадайніцтва перад пракуратурай пра гэта, а кіраўнік завода, як наймальнік, аднаўляе яго на ранейшым месцы працы без вылаты кампенсацыі за вымушаны прагул.

Адказ Сяргея Мікалаевіча Дзєравягі быў атрыманы праз тыдзень. «Заява разгледжана. Прапаноўна не прынята. Папярэджваю аб недапушчальнасці з вашага боку ўльтыматывунасы, запужвання

што ж датычыцца падзей 28 кастрычніка мінулага года, дык праўда ў тым, што па рашэнні Табанькова брыгада, дзе ён працаваў, зрабіла забастоўку. Работчы, якія павінны працаваць у дзєне змены, прыйшлі раніцай на завод і, не ўключыўшы станкі, сядзелі, пакуль не была створана спецыяльная камісія, якая складала акт адносна забастоўкі. Брыгадай было сарвана выкананне змєнага задання і, адпаведна, сарванай аказалася запланаваная здача прадукцыі і ўсєй адргузка. Гэты факт у артыкуле не адлюстравана. Выходзіць, у нашай краіне няма нічога дрэннага ў тым, каб вырашаць працоўныя спрэчкі шляхам несанкцыянаваных забастовак. Далейшы дзєяннў адміністрацыі былі ў адпаведнасці з працоўным заканадаўствам. Распадарджаннем па цэну Табанькову і ўсєй брыгадзе за невыкананне нармаванага задання за дзєнь былі зніжаны каэфіцыенты працоўнага ўдзелу.

Такі ж ліст-скаржу, які і ў «Звязду», Табанькоў накіраваў і ў іншае рэспубліканскае выданне. Яго скарга з Мінска была пераслана ў адміністрацыю Чыгуначнага раёна абласнога цэнтра, прадстаўнік якой наведваў прадпрыемства разам з трыма работнікамі ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гарвыканкама. Гэты факт адлюстраваны ў артыкуле. Але далей дакумэнты сведчаць пра тое, што камісія, створаная з іх удзелам, а таксама з удзелам прадстаўнікоў прадпрыемства, цалкам правярыла ўсе факты па скарге работніка і вынесла рашэнне аб тым, што дзєяннў адміністрацыі правяраемыя.

Далей ў артыкуле сцвярджаецца, што Табанькоў ніколі не меў нейкіх іншых спланаваннў за пэўныя парушэнні працоўнай ці тэхналагічнай дысцыпліны. Дакумэнты ж сведчаць, што Табанькоў В.І. у 2004 годзе быў асуджаны за паніжэнне ў чужое жылло, а таксама быў злуоплены за крадзеж з прадпрыемства.

Наконце таго, што работнік скардзіўся на маўчанне прафсаюзнай арганізацыі ў дачыненні да яго справы, дакумэнты пацвярджаюць тое, што Табанькоў у членах прафсаюза не быў, узносаў не плаціў, а на прапаноўну ўступіць у арганізацыю адмовіўся, і нават у грубай форме.

На падставе ліста-скаргі спадара Табанькова і аднабожара, павярхоўнага знаёмства з сітуацыяй, якая складалася на той момант на прадпрыемстве, аўтар артыкула робіць такія высновы, якія падвяраюць мой асабісты імідж кіраўніка, імідж прадпрыемства, якое павінна працаваць, развівацца, выходзіць на новыя рынкі збыту. Таму, на падставе ўсіх фактаў і пададзєна дэдукацыя аб сваіх паводзінах і сваім месцы ў грамадска-палітычным жыцці, а таксама аб стаўленні да іншых грамадзян. У гэтым ён зноўдєе ўсє адказы на сває пытаннн.

Сяргей ДЗєРАВЯГА: «ГЭТАЯ СІТУАЦЫЯ ПАДРЫВАЕ ІМІДЖ ПРАДПРЫЕМСТВА»

Урэдакцыю «Звязды» генеральны дырэктар Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Гомельскі завод «Гідрапрывад» Сяргей ДЗєРАВЯГА прыехаў асабіста. Сяргей Мікалаевіч, узброіўшыся стокам кесеракопіі і арыгіналаў дакументаў, палічыў неабходным менавіта такім чынам выказаць асабістае стаўленне да падзей вакол канфлікту з колішнім работнікам прадпрыемства. Прыводзім аргументы генеральнага дырэктара прадпрыемства з гэтай нагоды даслоўна.

— 4 снежня мінулага года ў «Звяздзе» быў апублікаваны артыкул «Такі нязручны аўтаматчык!» Матэрыялы, якія выкладзены ў ім, не маюць дакументаўнага пацвярджэння. На кожнае выкладзенае выказанне ёсць афіцыйны абьяржальны дакумент. Пачнэм з таго, што на заводзе ў працэсе рамонтну душавых пампшканнў, як запужнівае ў сваім лісьце ў рэдакцыю спадар Табанькоў, былі устаўлены вентылатары з парушэннем правілаў устаноўкі. У сапраўднасці рамонт у пазначаных пампшканнах праводзіўся ў адпаведнасці са СНІПамі, што пацвярджае актмы ўводу.

Згадзіцца, што для таго, каб рабіць высновы адносна правілаў устаноўкі абсталявання, трэба мець адпаведную кваліфікацыю. У спадара ж Табанькова першая спецыяльнасьць — дрэваапрацоўка, а другая — мєталаапрацоўка, па якой прайшоў навучанне на заводзе «Гідрапрывад» і атрымаў трэці разрад. Гэта таксама пацвярджае дакументамі.

У артыкуле таксама выкладзены факт, што ў спадара Табанькова толькі трэці разрад па прафесіі таму, што быццам бы адпаведна служба завода, якая павінна займацца павышэннем разраду, ад яе адсочвала прафесійны рост работнікаў. Аднак, згодна са стандартам прадпрыемства, работнік, які імкнецца павысць кваліфікацыю або разрад, павіннен напісаць заяву на імя начальніка цэха. Пачытаў складаецца індывідуальны план развіцця, навучанне на вытворчасці. Пасля праходжання навучаннў работнік здае экзамен кваліфікацыйнай камісіі пад старшынствам галоўнага інжынєра, і яму прысвойваецца чарговы разрад або сумежная прафесія. Але ўсє гэта — выключна ініцыятыва самога работніка, нікто не абавязаны і не мае права вырашаць нешта за работніка, а тым больш прысвойваць яму пры іншых умовах чарговы разрад.

Па заканадаўстве наймальнік мае права, калі ўзнікае вытворчая неабходнасьць, пераводзіць работніка на месца на іншую працу. Але Табанькоў у такіх выпадках катэгорычна заяўляў, што ён аўтаматчык і не мае сумежнай прафесіі. Атрымліваецца жа іншую сумежную прафесію гэты работнік таксама адмовіўся. А калі былі моманты ў цяжкі для прадпрыемства часы, што план на месца выконвалі крыху раней, і прымалася рашэнне ў астатнія дні месяца займацца прыборкай абсталявання, добраўпарадкаваннем тэрыторыі і г.д., то ад Табанькова чулася: «Я — аўтаматчык!» Хоць, як правільна гаворыцца: прыйшоў на працу — павінен працаваць!

Нама скаржы ў тым, што 2009 год быў нялєгкім у эканамічным плане. І не толькі для нашага прадпрыемства. Разлікі за пастаўку прадукцыі праводзіліся са спазненнем. У сувязі з гэтым былі моманты, калі зарплата выплачвалася з затрымкай на 1-2 дні. Але адміністрацыя прадпрыемства рабіла ўсє магчымае, каб выйсці з гэтай сітуацыі з мінімальнымі стратамі, захаваць калектыв, знайсці новыя рынкі збыту, асвоіць выпуск новай прадукцыі, выйсці на замежныя рынкі, каб развіваць экспертны вектар. Аднак гэтым аўтар артыкула не пацікавіўся.

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже земельных участков в частную собственность для индивидуального жилищного строительства

Организатор: Каменский сельский исполнительный комитет

№ лота	Вид аукциона, целевое назначение	Местоположение земельного участка, площадь, кадастровый номер	Условия и ограничения
1	В част		

